

Патрабаванні паўстанцаў аб адмове дзяржаўнага падтрыманні ад прастола прыпамінаюць дэауні, прадстаўнікі ангельскім імперыялістам яшчэ ў 1924 годзе. Акрамя таго, прабыванне ў раёне паўстання ангельскага палкоўніка Лаўрэна, які добра вядомы, як арганізатар арабскіх паўстанняў супроць Атаманскай імперыі ў часе сусветнае вайны, з'яўляецца вельмі паказальным. Палазроным аўдыяцэнта таксама і тое, што паўстаўшыя орды племя Шывары ўзброены сучаснымі ангельскімі вінтоўкамі і што ангельскія паветраныя сілы, якія размяшчаны ў раёне паўстання ў 2-3 гадынах палёту ад Кабулу, у тэрміновым парадку ўмацавалі 8 4 эскадрылі і 8 (144 самалёты).

Ангельскі імперыялізм ня можа супакойна адносіцца да прагрэсіўных дзяржаўных рэформаў, якія праводзіць урад Аманулы-хана. Апошні ўсеаўганскі народны сход

Менскі Акруговы Камітэт Камуністычнае партыі Беларусі заклікае вас да актыўнага ўдзелу ў выбарах Саветаў. Выбірайце ў Саветы камуністаў і камсамольцаў — лепшых абаронцаў інтарэсаў рабочых, батракоў і бядняцка-серадняцкіх мас сялянства.

Выбірайце ў Саветы лепшых беспартыйных рабочых, батракоў беднякоў, сярэднякоў і грамадзкіх працаўнікоў вясковай інтэлігенцыі, ганьце ў Саветаў кулакоў і іх прыхільнікаў.

Памытайце, што толькі ў шчыльным саюзе з рабочай клясай пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі ўзмоцнім Савецкую ўладу, паспяхова будзем будаваць сацыялізм, гэтым самым выберамся з жабрацтва, паднімем культурны ўзровень, узмацнім і захаваем завабы Кастрычніка.

Праз выбары ў Саветы узмацняйце саюз пралетарыяту і вясковай беднаты з сярэднякамі супроць кулака!

Усе працоўныя на выбары Саветаў!

Даму рашучы бязлітасны адпор кулакам і іх прыхільнікам! Уперад да перамогі па шляху сацыялізму!

МЕНСКІ АКРУГОВЫ КАМІТЭТ КАМУНІСТЫЧНАЯ ПАРТЫІ (бальшавікоў) БЕЛАРУСІ.

Першы тыраж другой лазыкі індустрыялізацыі 26-28 студзеня 1929 г.

МАСКВА. 20. Наркамфін СССР рашыў наладзіць першы тыраж другой лазыкі індустрыялізацыі ў Ленінградзе 26-28 студзеня 1929 году.

Камандыроўка савецкіх мэханікаў у Амерыку для павышэння кваліфікацыі

МАСКВА. 20. Амерыканская фірма с.г. машын і прыладаў «Клевліят і Компані» прапанавала абысці трэсту СССР камадываваць па яе заводзі савецкіх мэханікаў у метах павышэння кваліфікацыі апошніх у абысці апарату трактараў і складаных с.г. машын. Фірма бяры на свой кошт 5-месячнае прабыванне нашых мэханікаў на яе заводзі. Праўленне абысці трэсту прыняло гэтую прапанову. У бліжэйшы час у Амерыку на заводзі «Клевліят і Компані» выдзе некалькі нашых мэханікаў, якія спецыялізаваліся на рамонце трактараў і с.г. машын.

Паводле вестак «Норт Чайна Стандарт», пекінскі студэнцкі саюз адправіў у Нанкін цэнтральнаму камітэту Гаміндана тэлеграму ў патрабаваннем неадкладнай адстаўкі міністра замежных спраў Вап Чжэнь-ціна і міністра фінансаў Сун Цзэ-вэня, абвінавачваючы іх у тым, што ў сваіх пераговарах з замежнымі дзяржавамі яны прынесьлі ў ахвяру суверэнітныя правы Кітая. (ТАСС).



Англіійскі генерал Лаўрэна—арганізатар рэакцыйнага паўстання ў Аўганістане

Паводле вестак «Норт Чайна Стандарт», пекінскі студэнцкі саюз адправіў у Нанкін цэнтральнаму камітэту Гаміндана тэлеграму ў патрабаваннем неадкладнай адстаўкі міністра замежных спраў Вап Чжэнь-ціна і міністра фінансаў Сун Цзэ-вэня, абвінавачваючы іх у тым, што ў сваіх пераговарах з замежнымі дзяржавамі яны прынесьлі ў ахвяру суверэнітныя правы Кітая. (ТАСС).

Да сутычкі паміж Штрэзэманам і Залескім

БЭРЛІН. 19. Сёння апублікаваны поўнафіцыйны камунікат аб тым, што міністр Штрэзэман ня быў папярэджаны аб прамове Залескага ў Лугано і ня ведаў яе заместу. Адначасова ў камунікаце адзначаецца, што статс-секратар Шубэрт ведаў толькі аб тым, што Залескі выступіць у прамовай аб Фолкс-Бунду, але заместу яе ён таксама ня ведаў. («Гайнт»).

Студэнцкі саюз Кітая патрабуе адстаўкі 2 міністраў

ПЕКІН. 20. Паводле вестак «Норт Чайна Стандарт», пекінскі студэнцкі саюз адправіў у Нанкін цэнтральнаму камітэту Гаміндана тэлеграму ў патрабаваннем неадкладнай адстаўкі міністра замежных спраў Вап Чжэнь-ціна і міністра фінансаў Сун Цзэ-вэня, абвінавачваючы іх у тым, што ў сваіх пераговарах з замежнымі дзяржавамі яны прынесьлі ў ахвяру суверэнітныя правы Кітая. (ТАСС).

Палітычныя працэсы

ВАРШАВА. 20. У Петракоўскім акружным судзе 28 сьнежня пачнецца працэс 10 абвінавачаных у забойстве правакатара.

У Люблінскім акружным судзе ў той-жа дзень пачнецца справа б. дэпутата Шакуна в Незалежнае Сялянскае Партыі па абвінавачанні ў процідзяржаўнай дзейнасці.

Канфіскацыі

ВАРШАВА. 20. У Пазнані канфіскаваны «Орэндовік Велькопольскі» за крытыку арганізацыі хуткае дапамогі імя Пілсудскага.

ЗА АБРАЗУ «КАРАЛЯ»

ВАРШАВА. 20. Насколько гіпнатызае польскую буржуазію слова «кароль» паказавае такі выпадак. У Варшаве ёсць адзін чалавек, наогул мірны, які называе сабе каралём Зыгмунтам IV. Аднаго разу «Эпока» у заметцы назвала яго «бедным хворым чалавечкам». Абражаны «кароль» падаў у суд за вынявагу ў друку і... суд засудзіў рэдактара «Эпокі» на 60 ал. штрафу, даруючы кару па амністыі.

Напад французскіх марксістаў на міністэрства земляробства

ПАРЫЖ. 20. Група французскіх марксістаў (роялістаў) у 200 чалавек, прыхільнікаў Леона Дола, арабіла напад на міністэрства земляробства. Гэтая група ўварвалася ў памяшканьне міністэрства і зрабіла там погром. Манархістыя разброілі паліцэйскіх і прыслугу, выбілі ўсе шыбы, разламалі мэблю і зьнішчылі шмат дакумэнтаў. Пакуль на месца грывыла паліцыя, прагromшчыкі пасыпелі ўцячы, нікога з іх ня ўдалося затрымаць. («Гайнт»).

перавозца у Нанкін

ПЕКІН. 19. Цела правадзіра кітайскае рэвалюцыі Сун Ят-Сэна будзе перавезена в Пэй-Пінга ў Нанкін, дзе яго паставяць у маўзалей. («Фолкс-Цэйтунг»).

Камандыроўка за граніцу рабочых з прадпрыемстваў



У бягучым годзе за граніцу камандыроўка рад майстроў-рабочых для павышэння сваёй кваліфікацыі. На адмыку майстры фабрыкі „Чырвоныя Вострычнікі“ т.т. Цярэньцеў, Андрыянаў і Калашын, якія камандыроўка за граніцу.

Стан азімых пасаваў на Украіне

ХАРКАЎ. 20. Наконт стану азімых пасаваў на Украіне ЦСУ паведамляе наступнае: восень у гэтым годзе аказалася досыць спрыяючай для росту азімых пасаваў, дзякуючы чаму за апошнія 2-3 месяцы стан іх усюды палепшыўся ў сярэднім на дзьве дзесятых бала.

Азімыя на Украіне пакрыліся сьнегам у стане вышэй адавальна-чэга. Па даных на 1-га сьнежня, стан азімай пшавіцы і жыта расцэньваецца ў 3,3 бала, у той час, як за той-жа перыяд у мінулым годзе расцэньваўся толькі ў 2,8 бала.

Азімыя на Украіне пакрыліся сьнегам у стане вышэй адавальна-чэга. Па даных на 1-га сьнежня, стан азімай пшавіцы і жыта расцэньваецца ў 3,3 бала, у той час, як за той-жа перыяд у мінулым годзе расцэньваўся толькі ў 2,8 бала.

Як і ў іншых сфэрах свае барацьбы супроць Англіі, імперыялізм Злучаных Штатаў наступае, ангельскі імперыялізм абараняецца і вымушаны ісьці на кампрамісы і ўступкі. Але разам з тым ня треба пераацэньваць сілу гэтага напору. Ангельскі імперыялізм адступае перад фінансаваным наступам Злучаных Штатаў, што-ж датычыць ваенных сілаў, дык у саюзе з Францыяй і Японіяй ангельскі імперыялізм мае яшчэ валадта рэзкую перавагу і імперыялізм Злучаных Штатаў ні ў якім разе ня можа пайсьці на адкрыты ваенны канфлікт і таксама павінен будзе быць адаволены кампрамісамі.

Ваенныя перспектывы Злучаных Штатаў і ангельска-француска-японскага блэку вараз падрабляна абгаворваліся ваеннымі спецыялістамі на старонках друку ў розных дзяржавах. Самае абгаварэньне гэта вельмі сымптаматычна, хоць да 1934 году—году сканчэньня вайнае суднабудавнічае праграмы ПАЭШ адкрытага ваеннага канфлікту не прадбачыцца.

Вайна Балівіі і Парагваю ёсць толькі ўступ да будучае грандыёзнае барацьбы імперыялістаў за сусьветную гэгэмонію.

Міхась Баравы.

ВАЙНА БАЛІВІІ З ПАРАГВАЕМ, ці Злучаных Штатаў з Англіяй

Па сутнасьці такі адказ роўназначны адхіленьню пасрэдніцтва Лігі. Парагвайскі міністр адказаў, што яго ўрад ня ўхіляецца ад спробы мірнага вырашэньня канфлікту і таму перадае справу амерыканскай арбітражнай камісіі в прадстаўнікоў Чылі, Перу і Мэксыкі. Такім чынам, урад Парагвая таксама адхіліў умяшальства Лігі.

Балівійска-парагвайская вайна займае цяпер пажнае месца на старонках друку ва ўсіх дзяржавах сьвету. Прычыны гэтага знаходзяцца не ў значэньні саміх ваюючых дзяржаў, але ў тым факце, што вайна паміж імі ёсць адным з найбольш яркавых паказальнікаў усё нарастаючых супярэчнасьцяў паміж галоўнымі імперыялістычнымі дзяржавамі сьвету: Англіяй і Злучанымі Штатамі. Гэта вайна выразна паказвае, што супярэчнасьці паміж Англіяй і Злучанымі Штатамі дасяглі ўжо такога напружаньня, што для іх вырашэньня мірных шляхоў ужо не халае і прыходзіцца звярнуцца да вайны—прада, пакуль што толькі паміж іх васалямі.

Злучаныя Штаты вядуць зацятую барацьбу в Англіяй за заваяваньне сусьветнае гэгэмоніі, а ключом да яе зьяўляецца нафта. Барацьба за нафту зьяўляецца барацьбай за сусьветную гэгэмонію.

У даным выпадку Балівія падштурхаваемая Злучанымі Штатамі, імкнецца захапіць у свае рукі прымежны в Парагваем раён Чако, багаты нафтаю. Нафтараспрацоўкі ў Балівіі вядуцца капіталам Злучаных Штатаў. Вядома нафтавае кампанія Злучаных Штатаў «Стандарт Ойл» мае тут свой філіял в капіталам у 10 млн. долараў.

Пасьля 1922 году, калі Балівія атрымала ад Злучаных Штатаў павыку ў 33 млн. долараў, яе фінансавая, падаткавая і гаспадарчая палітыка падпалі пад кантроль Злучаных Штатаў. Капіталістыя Злучаных Штатаў атрымліваюць адну канцэсію за другою. Каля дзьвюх трэціх усяго капіталу ў горнай прамысловасьці Балівіі—паўночна-амерыканскага паходжэньня. Паўночна-амерыканскія капіталісты маюць тут таксама і вялікія сельска-гаспадарчыя канцэсіі, галоўнымі в якіх зьяўляюцца грандыёзныя плянтацыі «Юнайтэд Фронт Компані».

Граніца паміж Балівіяй і Парагваем зьяўляецца разам з тым граніцаю паміж пераважнымі ўплывамі паўночна-амерыканскага капіталу (Балівія) і ангельскага (Парагвай).

Граніца гэта праходзіць в бязлюдных першабытных лясах. У 1870 годзе пасля 8-гадовае вайны яна была вызначана на мапе прадстаў-

нікамі абедзьвюх рэспублік, але ў натуре ніколі не вызначалася. Дакладнае яе вызначэньне асабліва ня цікавіла абедзьве дзяржавы пры іх вялікіх абшарах і аўсім мізэрнай гушчынні насельніцтва (Балівія—1,8 чал. на 1 кв. км.; Парагвай—4 чал. на 1 кв. км.), тым больш, што такое правядзэньне граніцы ў натуре патрабавала значных сродкаў.

Калі-ж у пагранічным раёне былі выяўлены багатыя месцанараджэньні нафты, становіцца зьмянілася. Кожная в дзяржаў стала старацца адсунуць граніцу, як мага далей у бок суседкі. У ноч з 5 на 6 сьнежня парагвайцы захапілі заняты раней балівійцамі форт Вангордыя. У бойцы загінула разам каля 80 салдат в абодвух бакоў і гэта зьявілася пачаткам вайны. З прычыны нязначнасьці стальных арміяў, абвешчаныя мабілізацыі, робіцца набор добраахвотнікаў, члены ўраду гавораць патрыятычныя прамовы, заклікаючы да абароны бацькаўшчыны, а фактычна—інтарэсаў паўночна-амерыканскіх альбо ангельскіх нафтавікоў.

Адначасова в мабілізацыяй у Балівіі і Парагваі вядуцца перагаворы ў Вашынгтоне паміж урадам Злучаных Штатаў і прадстаўнікамі Англіі, Бразіліі і Аргэнтывы аб мірнай кампраміснай ліквідацыі канфлікту.

Побач в гэтым у іх рабод ёсць яшчэ наступныя істотныя недахопы: надзвычайна слабое ўдзяньне беспартыйнай моладзі, аўсім нязначнае раэртваньне работы ў вёсцы, невостарэлае кіраўніцтва групамі в боку органаў РСІ і камсамолу.

Асноўнай задачай груп «лёгкай кавалерыі» зьяўляецца рашучая барацьба в бюракратызмам, коснасьцю апарату і яго нядбайнымі адносінамі да патрэб працоўных. Удзяньне ў групы «лёгкай кавалерыі» павінна правадзіцца выключна ў добраахвотным парадку. У большай ступені треба ўдзяваць у іх беспартыйную моладзь. У вёсцы ў групу треба ўдзяваць пераважна батрацтва і беднату, ні ў якім выпадку не дапускаючы ў яе кулацкіх і чужых элемэнтаў.

Органы РСІ павінны аказваць усялякае садзейнічаньне ў справе дапамогі і кіраўніцтва групамі «лёгкай кавалерыі». Адначасова в удзяньненем у сваю работу груп «лёгкай кавалерыі» органы РСІ і камсамолу павінны ўжыць меры да вылучэньня ў савапарат тых «кавалерыістых», якія правялі сабе актыўнымі і адольнымі працаўнікамі. (ТАСС).

Загатоўка збожжавых хлябоў

Па даных Наркамгандлю СССР, за трэцюю пядцідзёнку сьнежня загатоўлена 186.474 тоны збожжавых хлябоў супроць 172.169 тон, загатоўленых у папярэдняй пядцідзёнку, што дае павышэньне загатовак на 8,3 проц. У параўнаньні в трэцяй пядцідзёнкай сьнежня мінулага году, калі было загатоўлена 113.967 тон, загатоўкі ў гэтым годзе далі павышэньне на 63,6 проц.

Якое будзе надвор'е

ЛЕНІНГРАД. 20. Гэафізычная абсерваторыя паведамляе, што ў вялікай частцы эўрапейскай тэрыторыі СССР да канца сьнежня чакаецца няўстойлівае надвор'е. У заходняй палове азначанай тэрыторыі будзе наглядца паступовае павышэньне тэмпературы в некаторым затрыманьнем каля 24 сьнежня, а потым в паступовым пераходам да адлігі і асадкаў, якія будуць распаўсюджацца ў выглядзе цёплай хвалі для доўжных кантынгэнтаў. Ва ўсходняй-жа палове эўрапейскай тэрыторыі СССР чакаюцца пераходзячыя асадка, якія будуць суправаджацца шкваламі і хвалямі холаду.

Дагаеор з працагам за рамкі

„Польска-вонгэрскі дагаеор толькі фармальна зьяўляецца дагаеорам аб арбітражы і прымірцельным раэбірашэльстве, па сутнасьці-ж значэньне яго далае выходзіць за гэтыя рамкі“.

(3 газет)



Цьвєрда, пабальшавіцку, ажыцьцяўляць пастановы XV парт- зьезду і пленумаў ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б

ПРАВЕРЫЦЬ, НАКОЛЬКІ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ, ЯЧЭЙКІ І АСОБНЫЯ КАМУНІСТЫЯ ВЫКОНВАЮЦЬ У СЗАЁЙ ПРАКТЫЧНАЙ ПРАЦЫ ДЫРЭКТЫВЫ ПАРТЫІ ПА ПРАЦЫ НА ВЭСЦЫ, НАКОЛЬКІ РАЗГОРНУТА ІМІ ПРАЦА ПА КАЛЕКТЫВІЗАЦЫІ СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ, ЯК ЗГУРТАВАНЫ БЯДНЯЦКА-СЕРАДНЯЦКІЯ МАСЫ ВАКОЛ АС-
НОУНЫХ ПАЛІТЫЧНЫХ ЛЭЗУНГАУ ПАРТЫІ

ЗА ВЫРАЗНУЮ ПАЛІТЫЧНУЮ ЛІНІЮ Ё ПРАКТЫЧНАЙ РАБОЦЕ, ЗА НЕЦЯРПІМЫЯ АДНОСІНЫ
КОЖНАГА КАМУНІСТАГА ДА ПРАЯЎ РОЗНЫХ АНТЫЛЕНІНСКІХ УХІЛАЎ

VII Менская акруговая канфэрэнцыя КП(б)Б Дзеньнік канфэрэнцыі (21-га сьнежня)

Усё ранішле пасляжоннае завадзі спрэчкі па дакладу ЦК КП(б)Б і заключнае слова тав. Элькіна.

У спрэчках выступілі т. т. Брандт (ячэйка заводу «Праваапароўшчык») Гербатаў (Логойск), Башмачнікаў (ШБ пралетстуду), Чарнамчыцаў (Пухавічы), Пярчанскі (ячэйка Мешаво), Школьнікаў (завод «Варшавянка»), Шульга, Нарко, Секарніцкая (ячэйка гуты «Пралетары»), Рыжыкаў (Бярэзінскі раён), Лагуноў, Бялуга Ковданова, Сядзельніцаў (ячэйка Шаластрусты), Новікаў (Вешчаніцы).

Прамоўцы спыніліся на ўсё гадзінах рэботы ЦК КП(б)Б. Асабліва увага была звернута ў спрэчцы на пытаньні аб рацыяналізацыі і пэтаньні будаўніцтва. Практыка будаўнічых сезонаў мінулых год паказала, што ў нас часта прыступілі да будаўніцтва бляж усялякіх плянаў і рабочых чарпажоў, дзякуючы чаму пабудова аказваецца нягледзіма і траціцца шмат лішніх сродкаў. Дэлегацы падавалі рад выкрытых фактаў, якія аскрава мелюць аднойна бачі ў будаўніцтве.

— Мы вельмі мякка адносімся да спецыялістаў, якія, карыстаючыся нашым даверам, бездаказна робяць, што хочучь, і часта шкодзяць нашай рабоце.

— Дырэктывы партыі аб 15-ці прапантных зьвязьнях будаўніцтва ня выкананы нашымі будаўнічымі арганізацыямі.

Тав. Башмачнікаў спыніўся на пытаньні аб падрыхтоўцы новых спецыялістаў. З боку гаспадарчых арганізацый, якія ў будучым павінны будаваць зьвязьніца спажывцамі новай навуковай сілы, вялікае аніякай зацікаўленасці да падрыхтоўкі гэтай сілы. Гэтае становішча асабліва выявілася ў адносінах арганізацый да студэнтаў-практыкантаў.

Работніца гуты «Пралетары» тав. Секарніцкая паказала на неабходнасьць зьвярнуць больш увагі на задавальненне рабочых кватэрамі. У камгасах існуе пратэктывізм, рабочаю вельмі дэжа атрымаць сабе кватэру.

Слаба праводзіцца ў нас антырэлігійная рэбота. Мэтад масавага правядзеньня гэтай рэботы як у форме каравалаў, так і ў іншых формах за апошні час не практыкуецца. Між тым, сектанты з свайго боку праводзяць досыць вялікую рэботу, вербуючы ў свае рады ўсё новых членаў...

На вчэрнім пасяджэньні канфэрэнцыі заслухала даклад тав. Славінскага аб рабоце Менскага аэрагукі КП(б)Б.

Канец вчэрняга пасяджэньня быў прысьвечаны пачытаньням шматлікіх дэлегацый.

Ад рабочых гор. Барысаў з прывітаньнямі выступалі прадстаўнікі наступных прадпрыемстваў: фабрыкі «Бярэзіна», заводу: «Домбала», «Камінтэрна», «Прафінтэрна», Рэзы Люксэмбург», «Рабочы», «Камбіната», станцыі Барысаў, ад прафшкілы будаўнікоў і аўта-трактарных курсаў. Дэлегацы паднеслі канфэрэнцыі рад падарункаў, адбіваючых дасягненьні прадпрыемства. Дэлегацы рабочых заводу «Большавік» (Менск) паднесла канфэрэнцыі чырвоны сьцяг, зроблены са скуры.

Ад інжэнэраў гор. Менску, канфэрэнцыю вітаў тав. Яноўскі, які, ад імя інжынэра, выказаў рашучае асуджэньне шахцінскіх шкоднікаў. Выступіўшая з прывітаньнем ад калектыву БДТ-1 тав. Галіна завернула канфэрэнцыю, што БДТ-1 пойдзе па шляху няўхільнага ажыцьцяўленьня лэзунгу партыі—стварэньня мастацтва—пралетарскага па зьмесьце і нацыянальнага па форме.

Ад сялян вёскі Лошніцы канфэрэнцыю вітаў т. Семенцоў.

Пасьля адказу на прывітаньні дэлегацый з якім выступіў тав. Балашоў, канфэрэнцыя зацьвєрдыла склад дэлегацыі, якая выедзе для прывітаньня рабочых гор. Барысаў.

На гэтым вчэрняе пасяджэньне зачыняецца.

Адмаўленьне ад уступленьня ў калгас вясковым камуністам—права правага ўхілу

Зараз, калі ўся партыя аголь ідэяў барацьбы накіравала супроць правае небясьпекі, партарганізацыі вёскі павінны асабліва выніць свашлянасьць у справе барацьбы з правай небясьпекі і прымірэнствам, бо самыя ўмовы вёскі могуць зусім няпрыкметна, паступова асобных членаў партыі зводзіць з правільнага партыйнага шляху. У партарганізацыях вёскі павінны быць разгорнута куды шырэе партыйна-выхаваўчая праца, каб кожны камуніст добра разумее генэральную лінію, вызначаную 16 партэздам і умеў на практыцы яе праводзіць у жыцьці. Практычна, г. зн. што кожны камуніст павінен у сваёй штодзённай працы дапамагаць напырненьню сацыялістычнага сектара сельскай гаспадаркі, азьвядуцца ініцыятарам у арганізацыі калектывных гаспадарак.

Ці зразумелі гэта ўсе камуністы вёскі?

Разам з тым, што ў некаторых месцах асобныя камуністы на справе шырока разгарнулі працу вакол пытаньня калектывізацыі і каапераваньня вёскі, ёсьць рад партыйцаў, якія не разумеюць усёй важнасьці справы калектывізацыі і адносіцца да яе фармальна, а то нават і няспрыяюча.

У Чавускім раёне (Магілёўшчына) рад партыйцаў за год правялі ў гэтых адносінах вялікую працу. Па ініцыятыве Благінскай ячэйкі ў вёсцы Аліксандраўка з 13 гаспадароў заснаваны калгас, а ў вёсцы Васковічы пры правядзеньні земляраркавальнай арганізацыі машынае таварыства і з 7 гаспадарак калгас.

Сушэўская ячэйка добра кіруе працай калгасу ў вёсцы Чарняўцы, які шырока разгарнуў абмен насеньня сялянам на гатунковае, чым заваяваў сабе пэўны аўтарытэт. Гэта ячэйка выклікала сялян на такое мерапрыемства, як калектывны засеў 40 дзесяцінаў пад канюшину тэй вямлі, якая ляжала абложам.

Макрацкая ячэйка правяла адпаведную працу сярод членаў калгасу «Вольная праца», які зараз ужо рэарганізаваўся ў камуну.

Побач з гэтымі выразнымі фактамі ўдзельнічаюць і асобныя камуністы ў калектывізацыі, мы маем і рад такіх, якія паказваюць, што асобныя камуністы на іх толькі не адмаўляюць ад існаваньня дэмакратыі.

Яны такімі адносінамі затрымліваюць разьвіцьцё сацыялістычнага сектара нашае гаспадаркі, прытрымліваюць наступленьне на капіталістычныя элемэнты вёскі. У вёсцы Аляксандраўцы, дзе партыйцаў вялікая вялікую працу па арганізацыі калгасу, дзе партыец Шпакоў на словах агітаваў сялянства ісьці ў калектывы, калі алоціні пачаў вясноўнаца, Шпакоў уступіў у калектыв адмовіўся. Ён імкнуўся ў горад і выехаўшы ў Ленінград, адтуль пша сваёй жонцы:

— Ні ў якім разе ня іду ў калектывы.

Жонка, праўда, яго не паслухалася, больш дэлянабачная за свайго мужа «камуністага» і ўступіла ў калектывы.

Партыец Макрацкай ячэйкі (Чавускі раён) тав. Бічукоў, калі яму паралі ўступіць у арганізаваны калгас, падаў заяву ў райком з просьбай, каб яго адпусьцілі выехаць у горад.

Тав. Сапєга з Радамскай ячэйкі; гаспадарка якога ў мінулым годзе пагэрала, адмовіўся ісьці ў калгас таму, што «яго жонка супроць уступленьня ў калгас».

А партыец тав. Барашкаў, калі яму задалі пытаньне: «чаму ты ня ідзеш у калгас»—адказаў: «У калгас не хачу, а толькі ў камуну»(?)

А паколькі камуны блізка няма, дык ён застаецца «гаспадарыць» індывідуальна.

У вёсцы Васковічы, дзе арганізаваны калгас, камуністы ініцыі сваб адмаўленьне ад уступленьня ў калектывы матывуе: «там усё сераднікі, а я бяднік і таму мяне ня хочучь прымаць».

Кожнага партарганізацыі, кожнага ячэйка павінны вёсцы жорстка барацьбу з такімі выявішчамі, які адмаўляюць ад існаваньня дэмакратыі.

ХЛЕБА ЗАГАТОЎКІ Трэба эканоміць

Збожжавы боляе гэлага году па Саюзе паказвае невідлікі прапант жыта ў параўнаньні з пшаніцаю. Нагуральна, што гэтыя суадносіны адбіваюцца і на тым хлеба, які завозіцца ў БССР—у ім пераважае пшаніца. Нашыя-ж уласныя загатоўкі, хоць і маюць важнае значэньне, але не адыгрываюць рашаючай ролі пры забесьпячэньні насельніцтва хлеба.

Вось чаму мы павінны прымаць меры да максымальнага ўжываньня пшанічнага хлеба за кошт эканоміі аржаного хлеба.

Між іншым, зараз па Саюзе уставоўлен новы стандартны двухгатуновы памол пшаніцы. У гэтым памале 50 проц. выхаду—другі гатунак, які на дане параўноўваецца з аржаной мукой і такім чынам дае магчымасць замяніць аржаны хлеб. Гэтая згалічэньне павінна дапамагаць нам эканоміць аржаную муку.

Завоз хлеба ў БССР праходзіць зараз пасьпяхова, і, дзякуючы гэтаму, запасы хлеба ўсюды ў БССР значна павялічыліся. Запасы хлеба багарадукаў ва складах акруговых

гандлёвых арганізацый узрастаюць з месяца ў месяц. Так, калі запасы хлеба на іх складалі на 1-га кастрычніка 5.064 тон, дык на 10-га сьнежня гэтыя запасы павялічыліся да 24.603 тон.

Але адначасова гэта павялічэньне запасаў хлеба стваряе небясьпеку ў тым сэнсе, што на месцах некаторыя працаўнікі будуць разумець гэта, як поўную дэкадэную напружанасці на хлебным рынку. А такая думка можа штурхнуць такіх працаўнікоў на тое, каб выдаткоўваць хлеб—асабліва гэта дэталіцы аржаного хлеба—без неабходнай эканоміі.

Між тым, мы павінны строга ўлічваць, што і ў далейшым нам трэба забесьпячыць насельніцтва хлебам босьпераборна і рэгулярна. Дык вось для таго, каб мы былі вастражаваны ад усялякіх пераболу ў забесьпячэньні насельніцтва, мы павінны ўсялякімі спосабамі эканоміць хлеб, не раскідвацца і сачыць за тым, каб хлеб не папаў у спекуляцыйныя рукі, каб хлеб не скарыстоўваўся для корму жывелы. А. Н.

Загатоўкі хлеба праходзяць незадавальняюча

За першую дзесяціднёўку сьнежня па БССР было загатоўлена 2.423 тоны хлебапрадуктаў, што складае 26,3 проц. выкананьня месячнага заданьня за сьнежань.

Пры гэтым памольнага збору было спэагана 1.448 тон, што складае 25,2 проц. выкананьня месячнага заданьня. Сялянскія загатоўкі за гэту дзесяціднёўку далі 938 тон або 28,5 проц. выкананьня месячнага заданьня.

Калі загатоўкі за першую декаду сьнежня параўнаць з мінулымі годамі ў гэтым годзе ўсё-ж дабілася значных пасьпехаў. У мінулым годзе за першую декаду сьнежня было загатоўлена хлебапрадуктаў толькі 947 тон—аналь што ў тры разы менш, чым за гэты тэрмін у бласучым годзе.

Трэба падкрэсьціць, што сялян-

скія загатоўкі, хоць некалькі павялічыліся, але ўсё-ж нестырчальна. Але што асабліва непаўшчальна, дык гэта зьявішчэньне паступленьня памольнага збору, які адстае ад вызначанае нормы. Гэтыя лічбы выклікаюць небясьпеку за выкананьне сьнежаньскага пляну, і хлеба-агатоўчым арганізацыям трэба ўважліва гэта «на памяць».

Адначасова трэба адзначыць, што ў параўнаньні з мінулымі годамі ў гэтым годзе ўсё-ж дабілася значных пасьпехаў. У мінулым годзе за першую декаду сьнежня было загатоўлена хлебапрадуктаў толькі 947 тон—аналь што ў тры разы менш, чым за гэты тэрмін у бласучым годзе.

Хлебазагатоўкі ў Гомельшчыне

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.). Тэмп хлебазагатоўкі за 10 дзён сьнежня ўзмацніўся ў вельмі назначнай ступені. Пераважае месца ў хлебазагатоўках, як і раней, займаюць яравыя культуры. На долю жыта прыпадае толькі 1/5 усіх загатоўкаў.

Паступленьне памольнага збору праходзіць незадавальняюча і нават паленілася ў параўнаньні з ранейшай декадай. Сьнежаньскія пляны спэагана памольнага збору выкананы ўсяго ў разьмеры 16,5 проц. Кляндываным ва ўсе раёны працаўніком для правядзеньня вы-

да максымальнага не ўзмацненьня. Загатоўкі ільну-семя праходзіць таксама незадавальняюча. Усяго за першую декаду сьнежня загатоўлена 46 тон, што складае 15 процатаў месячнага заданьня. Надавычайна няспрыяюча адбіваюцца на загатоўку ільну-семя востры недахват адею. Наглядаюцца масавае асядаваньне семя ў сялянскай гаспадарцы і пераа-рацоўка яго да ўласных патрэб саміх прывітаньня спосабам—у гаршкох і ступах. Вялікае асабнае асядаваньне азідаюцца ільну-семя нестырчальна. Для ліквідацыі гэтых нестырчальных зьявішчаў трэба ўважліва наглядваць за працаўніком для правядзеньня вы-

На барацьбу з канкрэтнымі праявамі правае небясьпекі

За выразную клясавую лінію ў рабоце

Вёсцы жорсткую барацьбу з ухіламі ад левінскай лініі і прымірэнчым ад іх у працы вясковых партарганізацый—значыць няўхільна сачыць, як на справе, у штодзённай практычнай працы ажыцьцяўляюцца пастановы 15 партэзду, як праводзіць генэральную лінію партыі і вялікую паступленьне на капіталістычныя элемэнты вёскі.

Правы ўхіл у практычнай нізавой рабоце выяўляецца ў лёгкіх адносінах на толькі ячэек, але часам і некаторых райкомаў па асядаваньні на індывідуальнай базе. Нельга скажыць, каб РК і большасьць ячэек не ўдзялілі-б гэтаму пытаньню ўвагі. Але ўсё-ж на прэтыцы яшчэ даволі радкімі зьяўляюцца выпадкі, каб партыец-сераднік пайшоў у калгас, з тым больш арганізаваў яго.

Але ня толькі аярод партыйцаў, ня толькі ў некаторых земствах РВК але нават у асядаўляюцца вы-

на індывідуальнай базе. Нельга скажыць, каб РК і большасьць ячэек не ўдзялілі-б гэтаму пытаньню ўвагі. Але ўсё-ж на прэтыцы яшчэ даволі радкімі зьяўляюцца выпадкі, каб партыец-сераднік пайшоў у калгас, з тым больш арганізаваў яго.

Але ня толькі аярод партыйцаў, ня толькі ў некаторых земствах РВК але нават у асядаўляюцца вы-

якім элементарны вёскі.

У прамы асобных камуністаў і нават некаторых ячэек мы вбодзем рад фактаў, якія выяўляюцца ў большай ці меншай ступені канкрэтным правядзеньнем правага ўхвалу.

Мы маем рад фактаў нежаданьня пасобных партыйцаў, і часам нават некаторых сельскіх ячэек сварацца з «сялянствам», г. зн. з вазможнымі. Гэта зьявіцца далёка ня новае. Яшчэ ў часе кампаніі самаабкладаньня мінулага году былі партыйцы, якія нават ўнікалі ад галасаваньня, негаворачы ўжо аб тым, што «баліся» выступіць супроць вазможных. Гэта-ж зьявіцца мае месца і зараз. Сакратар адной ячэйкі ў Жыткавіцкім раёне, Мааўрск. акругі, заяўляе: «Перавыбары сельсаветаў мы праводзім так, каб усе засталіся заахвочены каб не пасварыць з сабою «сялянства».

Партыец сакратар сельсавету ў Тураўскім раёне ня ідзе на справядлівыя скід сельсавету, а ідзе ў мястэчка «гуляць». Таксама ня хоча сварыцца.

Трэці партыец заяўляе, што «у нашай вёсцы няма беднякоў, сярэднякоў, амажнікіў. Усе—беднякі». Ён дуна паўтарыя дэсуны вазможных сяля яго-ж вёскі.

Такія фактаў у Мазырскай акрузе, па дакладу сакратара АК і з спрэчка на гарадской канфэрэнцыі, выявілася ня мала.

Гэта зьявіцца атрымлівае яшчэ большае вымушэньне ў паўменшы, а часам і нежаданьні выкрываць контр-рэвалюцыйную работу кулацкіх элемэнтаў і былых людзей. Кулак утойвае 6 галоў жывёлы, некалькі дзесяціны яамлі, кулак спывае пасобных беднякоў і сярэднякоў, падтрымлівае іх да выбараў сельсаветаў, «былі» чалавек холіп на вёсках і адкрыта агітуе супроць

нах ня толькі ячэек, і часам нават некаторых райкомаў да гэтайж палітычнай лініі ў вёсцы пасобнымі прапагандамі.

Падамо некалькі фактаў з практыкі Мазырскае акругі (трэба думаць, што ў другіх акругах такіх прыкладаў набярэцца ня менш). У Каралінскім раёне, ў часе веснавой пасеўнай кампаніі, Сало закладзена 65 паказальных вучасткаў. І што-ж? Ні адзін вучастак ня быў закладзены на зямлі бедняка. У Кузьміцкім сельсавете таго-ж раёну, дзе 64 проц. вызвалена ад палатку, ня было ніводнага такога вучастку. Гэта зьявіцца зьявілася на сабе ўвагу РК ўжо пасля веснавой пасеўнай кампаніі.

Ці другі прыклад таго-ж раёну. У мяст. Ельск лепшыя вучасткі для сябеі, прычым па 2 і па 3 вахаліі сабе ня толькі былыя, але і сучасныя спекулянты. Саматужнік Катлоўскі будзе за 1.000 руб. на сваім вучастку дом для папа. Гандляр коўмі Качановіч, вахаліі сабе 3 такія вучасткі, а старая Бернацкая, сын якое забіты бандытамі ў часе прадразьбёрсткі, ня можа атрымаць кавалку зямлі, каб пабудаваць хлѳ для сваёй адзінай каровы.

Між тым, калі ставіцца пытаньне аб адабраанні гэтых вучасткаў, дык справа сустракае упарты супраціўленьне з боку вясцкіх, вагальчых якое сам утайі сабе 5 дэсяцін сенажаці.

Яшчэ «лепш» атрымліваецца ў Азэрыйскім раёне. Тут ужо сам партыец ваг. зямельнай часткай падтрымлівае сувязь з кулакамі і пашо, прадастаўляе ім лепшыя вучасткі, п'янствуюць разам з ім, так што, нарэшце, трапіць у суд.

Праўдзеньнем правага ўхілу ў вёсцы выяўляюцца і пядбайныя адносінны да калектывізацыі і імкненьне ўмацаваць сваг гаспадарку

ня толькі ў некаторых зямшчэах РВК, але нават у акрэмадзеле выяўляецца парушэньнем класавай лініі.

Прычын такіх зьявішч ляжаць у вазьмечаньні арганізацыі. Няма сумненьня, што ў складзе пасобных арганізацыі ёсьць партыйны ня толькі мошны сярэднікі, але і вазможныя, якія далёка не пераварыліся ў партыі. Прыкладаў такіх можна падаць ня мала.

Думачацца гэтыя зьявішчы нікім узроўнем вясковых партыйцаў і неразумненьнем значэньня палітыкі партыі ў вёсцы, у прыватнасьці, значэньня калектывізацыі; імкненьнем ісьці ў прамы па лініі найменшага супраціўленьня, асабліва ў агрыкультурнай рабоце. Заможныя моў, лягчэй успрымаюць гэтыя мерапрыемствы за бедняка; нежаданьнем сварацца з работнікамі свайго апарату; няўменнем раду ячэек згрупаваць вакол сябе бяліяцка-сэрадняцкі актыў і абалерціі аб яго ў барацьбе супроць кулака. Гэта адсутнасьць апоры і выяўляецца часта прычынай нерашучасьці партыйцаў, якія адчуваюць сабе ізаляванымі ў вёсцы.

Вывады адсюль паўстаюць самі па сабе.

1. Самае асноўнае—гэта ўзяць палітычны ўзровень вясковага партыйца. Пры тым вучыць яго не агульным паказаньням, а на канкрэтных прыкладах практычнай работы.
2. Больш уважлівы падыход пры прыёме ў партыю.
3. Узмацненьне жыгво кіраўніцтва і інструктаваньня нівавых арганізацыяў. Зьядзеньне ў практыку адначасовага абсьледваньня па розных галінах работы.
4. Дапамога ячэйкам у справе згрупаваньня вакол іх бяліяцка-сэрадняцкага актыўу.

А. ВАЙЦЮК.

даклад таіх, якія паказваюць, што асобныя вадупісты ня толькі не працуюць па разьвязаньні калектывізацыі, а выяўляюць да яе дуна антыпартыйныя адносінны, якія ў корані парочаць генэральнай лініі партыі.

За энэргічнае выкананьне пастаноў лістападаўскіх пленумаў ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б

Вітаем пастанову аб чысьціцы партыі ад сацыяльна чужых элемэнтаў, якія прымазаліся да партыі

Гарадзкі, чыгуначны і вайсковы партактў Аршаншчыны, заслухаўшы даклад т. КАЛІНІНА аб выніках лістападаўскіх пленумаў ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б, вітае ўсе іх пастановы, палкам і поўнасьцю далучэцца да іх.

Актыў з здавальненьнем адзначае, што пленум ЦК яшчэ раз пацвердзіў непарушнасьць генэральнага курсу партыі на індустрыялізацыю краіны і калектывізацыю сельскае гаспадаркі.

Актыў з асаблівым здавальненьнем вітае пастановы пленумаў аб рашучай барацьбе з антыленінскім ўхілом, не паслабляючы барацьбы з траікізмам, наіраваўшым галоўны ўдар супроць правага ўхілу і прымірэнства.

Актыў поўнасьцю ўхваляе пастановы пленуму ЦК КП(б)Б аб настойлівым і правільным правядзеньні нацпалітыкі, у прыватнасьці аб неабходнасьці поўнага правядзеньня бэларусізацыі.

Актыў зьявртае ўвагу ўсёй арганізацыі на ўзмацненьне барацьбы з нацыяналі-дэмакратызмам, з усякімі правамі шавінізму і асабліва з антысэмітызмам.

Актыў ся ўсёй катэгорычнасьцю адхіляе няправільнае палітычнае сьцьвардзеньне асобных членаў партыі аб «застой і дэградацыі» сельскае гаспадаркі, як выяўленьне баз

раі-жэ ў такім аьнішчы, як адмаўленьне ад уступленьня камуністыч у калгасы. Ё ў гэтым імяна проста ці ўскосна і заключаецца права ўхіл сярод камуністыч вэскі.

Актыў лічыць, што побач з аказаньнем дапамогі індывідуальным бяліяцкім і сэрадняцкім гаспадаркам па ўзяньні ўраджайнасьці, мы зможам узяць сельскую гаспадарку толькі шляхам масавага вытворчага каапараваньня і калектывізацыі.

Актыў поўнасьцю ўхваляе пастанову пленуму аб павялічэньні ўцягненьня ў партыю рабочых і работніц ад варштату і батракоў і аб ачышчэньні партыі ад чужых для рабочае класу элемэнтаў, якія прымазаліся да партыі.

Актыў лічыць, што чым хутчэй партыя ачысьціць свае рады ад сацыяльна чужых элемэнтаў, тым лепш яна будзе спраўляцца з усімі задачамі сацыялістычнага будаўніцтва, якія стаяць перад ёю.

Актыў зьявртае ўвагу ўсёй арганізацыі на неабходнасьць поўнага вывучэньня гэтых пастаноў ва ўсёй арганізацыі, правільнага і хуткага практычнага ажыццяўленьня гэтых пастаноў.

Актыў даручае бюро АК распараваць практычныя мерапрыемствы ва ўмовах акругі, якія забясьпечыць правядзеньне ў жыццё пастаноў пленумаў.

правадзіць для правядзеньня выбарчай кампаніі ў саветы даныя заданыя праверыць загадуючую работу на мясцох і прыняць меры

Бабруйскае сялянства калектывна здае хлеб каапэрацыі

БАБРУЙСК. (Наш кар.) Сяляне беднякі і сэраднякі вёскі Маізычы, Старобінскага раёну, сабралі калектывна 400 пудоў збожжа і, на гледзчы на бездарож, прывезьлі на базу Белкаапаэзу ў Слуцк.

Сяляне гэтай вёскі Маізычы арганізуюць другую калектывную здачу і выклікаюць грамадзян іншых суседніх вёсак (Сяльцо і Цэсова) падсьці па іх прыкладзе і зьгановіць

па 500 пукоў збожжа ў вожнай вёсцы. Пасады Вірозаўка, Полесьы, Пад'яблянка (Вілічэўскага раёну), Чырвоны Бераг, Глініск. вёска Базычы і Новая Арэхэўка адалі калектывна хлеб каапэрацыі і выклікаюць іншыя пасёлкі, разьмеркаваныя ў раёне дзейнасьці Базычэўскага сельгаскредытнага таварыства.

Пастанова Калегіі НК РСІ СССР аб зборы папяровай макулатуры

МАСКВА, 20. На падставе пастановы СПА ад 28-га лістапада 1928 году Народны Камісарыят Рабоча-Сялянскай Інспэкцыі, па згодзе з прадстаўніцтвамі саюзных рэспублік пры ўрадзе Саюзу ССР, пастаўляе:

Абавязвае ўсе цэнтральныя ўстановы і прадпрыемствы Саюзу і саюзных рэспублік, а таксама мясцовыя ўстановы і прадпрыемствы падрыхтаваць да адачы Папяроваму сындыкату або яго контр-агентам усю непатрабную макулатуру. Архіўныя матэрыялы, якія бяспрэчна ня маюць навукова-гістарычнай каштоўнасьці, падрыхтаваць да адачы ў месячны тэрмін, а матэрыялы, якія патрабуюць папярэдняга разгляду з пункту погляду вызначэньня іх навукова-гістарычнай каштоўнасьці—у двухмесячны тэрмін ад дня апублікаваньня гэтай пастановы.

Абавязвае тых-ж установы і прадпрыемствы ў тыднёвы тэрмін ад дня апублікаваньня гэтай пастановы скласьці адборачныя сысы архіўных матэрыялаў першай і другой чар-

гі і прадставіць іх на ацэўвяджаньне ў аднаведныя архіўныя арганізацыі.

Абавязвае Цэнтраархівы саюзных рэспублік у тыднёвы тэрмін, распараваць мерапрыемствы па спрашчэньні парадку і тэхнікі работ па разбору архіўных матэрыялаў.

Абавязвае цэнтральныя і мясцовыя архіўныя органы саюзных рэспублік разглядаць адборачныя сысы архіўных матэрыялаў, якія да іх паступаюць, у трохдзёны тэрмін ад дня іх атрыманьня.

Абавязвае Папярочны сындыкат і яго контр-агентаў аказваць установам, якія не взнаюцца па буджэце, і ня маюць сродкаў для арганізацыі работ па разборы архіваў.

Ускласьці на НК РСІ саюзных рэспублік і на мясцовыя РСІ вагляць за сваячасовым і поўным ажыццяўленьнем гэтай пастановы.

Нам. народнага камісара РСІ СССР ЛЕБЕДЗЬ.

БАНКРУТЫ

Той глыбокі крызіс, які перажывае цяпер беларуская інтэлігенцыя ў Зах. Беларусі прыводзіць яе да глыбокай дэфэрэнцыяцыі і канчаткова здругатаваньня ўсіх яе дробна-буржуазных ілюзіяў аб стварэньні так наз. дэмакратычнай народнай беларускай рэспублікі, аб беларускім месіянізме, аб адзістве беларускага народу і іншае. Нязначна яе частка, мацней зьявізаная рэвалюцыйнымі карэньямі з шырокімі масамі, пойдзе рашуча па шляху пралетарскай рэвалюцыі, арментаўчыся на БССР, а рэштка канчаткова перакачуе ў фашысцкі лягэр дзе цяварава, без усялякіх ідэялістычных ілюзіяў, як гэта было да гэтага часу, прадастаў а сачавічную поліўку і сьвядома, побач з бандытамі-балахоўцамі, страляцімі граміламі будзе (нават ужо гэта робіць) раскладаць і душыць вызвалены рух на Зах. Беларусі.

Варта тут адзначыць, што беларуская інтэлігенцыя ў большасьці сваёй заўсёды прадстаўляла сабе як соль беларускай зямлі, як голас беларускага народу, быццам яна кіруе вызваленым рухам працоўных гушч, а фактычна-ж выкарыстоўвае любы падхалаччы момант, каб зьявіцца з буржуазіяй розных пшаматлікіх акупантаў Беларусі.

Кожная такая здрадніцкая спроба была нялом у сыніў змагаючыхся мас, была ўзьяваньнем новага ярма на працоўныя масы Беларусі. Апраўданыя сваёй вэдрадэ і дэма-

кваньне яе інтэлігенцыя знаходзіла ў барацьбе з так наз. маскоўшчынай, якая быццам пасягала на самабытнасьць і тэрытарыяльнасьць беларускага народу. Фактычна ёй сьмярдзеў не маскоўскі дух, а -рэвалюцыйны, у якім беларуская інтэлігенцыя ня мела падтрыманьня сваіх народніцкіх ідэялаў і пры якім не магла зьдзейсьніць сваіх дробна-мяшчачанскіх ілюзіяў. Вось дзеля чаго беларуская інтэлігенцыя ўвесь час шукае аякі і падтрыманьне ў «власць імущих» на Захадзе. «Верноподданіцкая» граматы да Вілгьельма, каншахты з літоўскай тарыбай у Вільні, наявышэйшая рад і вайсковая камісія ў Менску пры акупацыі беларускагаў, пчырае падтрыманьне праз беларускі пасольскі клуб габінэту генэрала Сікорскага, аднаго з гэрояў «луду над Віслай», адход быўш. грамадаўцаў у лагер фашызму,—вось аякімі са згодніцкага поля беларускай інтэлігенцыі.

І заўсёды згодніцкая бел. інтэлігенцыя выгравала на гэтых палітычных камбінаньнях, як зьблэпкі на мьле, астаўлялася пры разьбітым нарыце. Бо якая буржуазія не панавала на Беларусі, яна бачыла, што гэтая інтэлігенцыя не рэпрэзэнтэу ня толькі буржуазію, але нават хоцьбы больш-менш значны пласт вазможнай дробнай буржуазіі, сярод якой акупанты маглі-б знасьці сабе апору і падтрыманьне. Для таго, выдсьцушы як цытрыну, аку-

панцкая ўлада выкідвала беларускіх згоднікаў на сьмётні. Адгэтўль такая калейдаскапічнасьць беларускіх згодніцкіх груповак, такая доўгая музэйная галерэя з іх літэраў, бяз часу прыняўшых палітычную сьмэрць. Інакш, напрыклад на Зах. Украіне, там лідэры згодніцкай партыі натуральна дажываюць свой век на згодніцкім пасту сваіх партыі.

Пасля кожнага такога банкруцтва, пры пастаянным «воўчым голадзе» беларускай згодніцкай інтэлігенцыі зноў, як блудны сын, зьявілася з вышнім панокіх палацаў да нізоў, устхалываных рэвалюцыйнымі настроямі. На беларускім грунце яна ня мела іншага прыстаішча, апроча шырокіх мас і таму, пакаўчыся плялася ў хвасьце вызваленага руху.

Характэрна для беларускай інтэлігенцыі,—яе палітычная актыўнасьць, яе дрга да палітычнага жыцьця. Яна не адлаецца роспачы і нігілізму, нядзача ня ломіць яе духу: яна ці блізка і адна супрацоўнічае ў бурнай дзейнасьці Беларускай Сялянска-Рабочай Грамады, ці энэргічна ўдзельнічае на фашыстаўскую трыбуны і на чым сьвет стаіць ганьбці і бесьціць рэвалюцыйны лягэр. Прычыну яе палітычнай актыўнасьці треба шукаць у тым, што беларуская інтэлігенцыя песьна зьявізаная і вышла з шырокіх сялянскіх мас ад веку нацыянальна і сацыяльна прыгнечаных—гэта і зьяўляецца імпульсам, штурхаючым да яе палітычнай актыўнасьці, а яе дробна-буржуазнае прырода—гэты імпульс часта сніроўвае на шлях угорды і супрацоўніцтва з акупантамі. Ня гледзячы на тое, што значна

частка беларускай інтэлігенцыі Зах. Беларусі прайшла на сваім кароткім вяку вялікую школу згодніцтва і вялікі досьлед ганебных банкруцтваў, у апошні час наглядзецца шырокі яе адход на шлях угорды і супрацоўніцтва з польскім фашызмам. Бел-чырвова-белы сьцяг з жоўтым надпісам «ура, згодніцтва» хлюпае на балотным шляху да Вьльведру.

Шмат ёсьць прычыні гэтай бегству ад рэвалюцыйнага руху. Галоўнейшыя з іх: часовае стабілізацыя капіталізму ў Польшчы і ў зьявізань з гэтым гаспадарчае ўзмацаваньне беларускага кулака і яго палітычная актыўнасьць. Уся палітыка фашысцкага ўраду, як аграрная, нацыянальная, эканамічная, тэтор, а такжа падрыхтоўка да ваіны—усё гэта выводзіць беларускага кулака на палітычную арэну Зах. Беларусі. Той факт, што на Зах. Беларусі за апошні час скамасавана 65 проц. усяго скамасаванага абмэру ва ўсёй Польшчы кажа аб тым, што ўрад пайшоў на спешнае стварэньне кулацкага напаставаньня, на спешнае стварэньне базы для фашызму на беларускім грунце ў Зах. Беларусі. Адгэтўль беларуская інтэлігенцыя і рашыла, што ёй зусім ня выгада дзьяціць разам з працоўнымі масамі цяжкасьці рэвалюцыйнай барацьбы, ўдары фашыстаўскай дыктатуры і пераносіць да лей воўчы голад. Ён цяпер шмат спадручнай разьвідаць расаду угорды на фашыстаўскім паріку, якім зьяўляецца беларускае кулацтва і перасаджаць гэтую расаду на шырокія масы.

У выніку, цяпер маем у Зах. Беларусі цэлую калекцыю розных згод-

нікаў іх там так намножылася, што Польшча маглі-б паправіць свой дэфіцытны гандлёвы баяно, каб прапавала іх экспартаваць у буржуазны Запад. Фашызм, праўда, старэцца экспартаваць іх ідэялігію на ўсход, каб падрамантаваць свой моц на патурбаваны палітычны баяно, каб у сваіх імперыялістычных плянах знайсьці падтрыманьне і на тэрыторыі БССР.

Кожны з беларускіх згоднікаў прыступаючы да ажыццяўленьня сваёй здралы адрауаае тон «соілі зямлі»: «я рэпрэзэнтэу масы, я адзін абаронна іх інтарэсаў, масы ва мной». Ня гледзячы на гэты сьмехатворны прэтэнзіі і ўсе патугі, мы бачым за гэты кароткі час цэлы шэраг палітычных банкруцтваў па сваёй аскравасьці нячужаньня і негаланьня ў Зах. Беларусі.

Клясычным прыкладам банкруцтва згодніцкай палітыкі зьяўляецца фігура рэнэгата Астроўскага. Ніхто з усіх папярэдніх і сучасных беларускіх згоднікаў ня меў такога ораўля амагара, ня меў такой шырокай папулярнасьці ў нацыянальна-сьвядомых масах, як гэты самы Астроўскі. Ён дырэктар Віленскай Беларускай Гімназіі, каля яго групуноца мацнейшыя нацыянальныя сілы, ён аўтар беларускіх падручнікаў, актыўнейшы грамадзвец, як «ахвара» белага тэрару сядзіць у вэстрове разам з пасламі Грамады, сярод вучняў карыстаецца вялікай павагай і аўтарытэтам. І вась на пачатковых дэбютах у новай ролі згодніка правальнаецца з трэскам. Тыя самыя вучні Віленскае гімназіі капачымі канцэртнамі, байкатам, верожым абкружэньнем змушаюць яго адмовіцца ад дырэктарства. Астроўскага па-

манстрацыйна правальнаець і ня выбіраюць у прэзыдыум на масавым урачыстым пасяджэньні, прысьвечаным Кастусю Каліноўскаму. Астроўскага ня выбіраюць на сходзе ў Праўленьне Каапэрацыйнага Банку. Астроўскага вэстра асуджаюць як адрадніка на ўсіх прадзьедаўскіх канфэрэнцыях на мясцох Т-ва Бел. Школы Нівольнага беларускага згодніка так рашуча і шпарка масы не адмакавалі і палітычна не забілі, як Астроўскага, што, базуючына, сьведчыць аб паглыбленьні рэвалюцыйнай сьвядомасьці шырокіх мас.

А вась яшчэ жменьа фактаў аб банкруцтве іншых згоднікаў. Палбіты Янка Станкевіч выбраў больш запэўнены мэтэд ашучанства мас, ён па гаспадарча-эканамічнай лініі хоча прабіцца ў эгалідалуў, абдэаіфшу беларускую вёску. Тут яму ўдалося тое-сьбэ зрабіць—па вэстках газэт ён аснаваў да 30 аддзелаў свайго Гаспадарчага Зьвязу. Аднак, і тут банкруцтва. Гэтыя апоры Янкі Станкевіча на вёсцы пад напіскам мас з Гаспадарчага Зьвязу ператвароцца ў гурткі ТВШ і ўліваюцца ў гэтую масавую арганізацыю (напрыклад у Дзівьненічыне). На лекцыі Янкі Станкевіча ў Віленскім студэнцкім саюзе прыходзіць да 20 асоб, і то больш, каб асьвістаць і назьдзекавацца з яго, а па лекцыю пасла Беларускага Сялянскага Рабочага клубу Дварчаніна—звыш 400.

Тое самае і на мітынгх. Ня гледзячы на падтрыманьне адміністрацыі і стрыманасьць паліцыі ўсім беларускім згодніцкім паслом хранічна не шануе—ніхто ня зьбіраецца, а калі зьбіраецца, дык яшчэ горш, бо могуць павалтузыць, як гэта было з Янкам Станкевічам.

Напрыклад на мітынг пасла Грэфкага ў горадзе Косаве 4-га гэтага месяца сабралася каля 5 тысяч—мітынг гэты паліцыі з боем разанала, пабіўшы пры гэтым Грэфкага. Вось яшчэ характэрны факт чужасьці мас да барацьбітоў з беларускага вызваленага руху: у мястэчку Каргуз-Бароза аднаго дня сабралася звыш 2-х тысяч сялян. Сабраліся і пытаюць адзін другога, калі пачнецца мітынг пасла Дварчаніна. Але ніхто ня ведаў і нічога не дачакаліся, бо, як пасля аказалася, нехта пусціў ілжывую наудку аб мітынгу, якая з вёскі ў вёску пералятала жаласнай вэсткай і якая сабрала сялян у мястэчка дараёма. Яшчэ больш аскрава сьведчыць падрыхтоўчая кампанія да зьезду ТВШ. Націск з нізоў настолькі рашучы і магутны, што ні рэпрэсіі ўраду, ні мабілізацыя згоднікаў—нічога не памагае і аблічча зьезду ўвесь час не прыпадае на густу фашыстаўскай уладзе, і яна ўжо другі ці трэці раз адкладвае зьезд Тав. Бел. Школы.

Вось гэтыя свежыя факты, якія сьведчаць аб стойкім адпору шырокіх мас, аб банкруцтве ўсіх згоднікаў чым-бы яны не дэмакаваліся, з якога боку-бы не падыходзілі. У гэтым выразным прадэсе палітычнай справы мас над сваімі здраднікамі і ліхадзямі ёсьць нешта бурна-радаснае і запэўніваючае, што нішто ня стрыммае і нічым ня спыніць магутнага рэвалюцыйнага паходу мільяёнаў працоўных мас Зах. Беларусі.

ДА ВЫБАРАЎ У САВЕТЫ

Вакол саветаў мабілізуем актыўнасць мас

Прагстарская пераклічка пашыраецца.--Беднота на справаздачных сходах праяўляе надзвычайную актыўнасць.--Сераднякі шырока наведваюць бядняцкія сходы.--Процэнт удзелу жанчын у кампаніі пакуль што нязначны

ЯК ПРАХОДЗІТЬ СПРАВАЗДАЧНАЯ КАМПАНІЯ

Артыкул Старшыні Цэнтральнай Выбарчай Камісіі т. А. І. Хацкевіча

Справаздачная кампанія саветаў на ўсёй БССР зараз у поўным разгары і павінна будзе скончыцца да 1-га студзеня 1929 году.

Для нас аўсім аразумела, што пры сваёчасовай і добрай падрыхтоўцы да выбараў, пры належным кіраўніцтве партарганаў і дзёек на месцах, пры арганізацыйнай саветскага актыўна, павінны быць і добрыя вынікі ў кампаніі выбараў у саветы, у самай вялікай і сур'ёзнай палітычнай кампаніі.

У сваім артыкуле я хачу спыніцца больш на адмоўных зьявішчах у праваздачнай кампаніі, чым на станоўчых, бо мы павінны вывучыць самую сур'ёзную ўвагу на недахопы і памылкі ў пасобных месцах, каб іх зара-жа выправіць. Клясавая барацьба набыла вострыя формы

Трэба адзначыць, што сёлета куды вышэй, чым у папярэднія гады, назакам выбараў у саветы разгорнута клясавая барацьба, асабліва на вёсках.

Ішчы з кастрычніка месяца мы зьяўляемся сьведкамі ўмоцнэнага руху ў кулацкіх і клерыкальных колах: а гэты мы ведаем аб росьце тэрарыстычных актаў супроць савецкіх прапаўнікоў і актыўных ішоў, склікаюцца падпольныя сходы кулакоў і былых людзей, на гэтых сходах падрыхтоўваюцца кандыдатуры ў склад саветаў і намячваюцца старшынні сельсаветаў, нават часамі абмяркоўваюцца пытаньні, як і што гаварыць на справаздачных сходах.

На мяншых, рынках, алейных, чарасельных, у малельнях, а таксама і ў індывідуальным парадку відзецца «спраноўка» грамадскай думкі.

Мы добра ведаем, што кулацтва ўсімі спосабамі імкнецца прыцягнуць на свой бок сераднякоў і паста частку беднаты: тут мы бачым і мэтад запалохваньня і дыскрэдытаваньня прапаўнікоў, якія праводзяць у сваёй рабоце клясавую лінію. Спуюкуе кулацтва і іншыя варожыя нам элемэнты на таварных і хлебных атрудзеньнях, на жыццё понай сеткавым сельска-напаларчата падданьці. Спрабуе кулацтва агітаваць і ся нязьку на сходы, бо «ўсё роўна пале намумістым зашочуць, таго і наўбарыць».

Шчыра-жэ варожыя нам элемэнты спрабуюць павялічыць іх прыкільнікамі беднаты. Беднаты, адзукчы, на-тробаў ішоў, а на сходы. Нават часамі арганізоўваюць і «дапамогу» беднаты, а а яку потым, базумоўна, падаруць а не тры суры.

Батрацтва і беднота ў пераважнай большасьці выпадкаў даюць кула-

знала працу аднаго сельсавету неадавальняючай за тое, што ён вёў няправільную клясавую лінію.

Беднота, як агульнае зьявішча, сёлета значна больш актыўна і трымаецца сьмелей, чым у мінулую выбарчую кампанію.

Як адмоўны момант, трэба адзначыць, што на некаторых сходах навіраецца «сабеаўскі» ўхл. Слаба наведваюцца сходы беднаты жанчынамі. У некаторых месцах прапаўніцкі сельсаветы маюць цікавыя сходы беднаты і нават на прыходзяць на апошнія. У выніку такога становішча ў Крычаўскім раёне (Магілёўшчына) быў выпадак, калі на сходах беднаты, які праводзіў упоўнаважаны райком, прысутнічалі і «беднякі», пазабавлены выбарчых правоў. Гэтыя «беднякі» выступалі і галасавалі, а упоўнаважаны ня ведаў, а кім ён мае справу і нічо яго аб гэтым не паведаміў.

Заможнікі таксама імкнуцца трапіць на сходы беднаты, але апошняя звычайна іх выправаджвае. Назолькі важна праявіць бядняцкія сходы, а таксама сходы батракоў і жанчын напярэдадні справаздачных сходаў, досыць аскрава паказава прыклад Палацкага раёну. Там, дзе справаздачныя сходы праводзіліся без падрыхтоўкі беднаты, кампанія, можна сказаць, правалілася, бо на справаздачы прыходзіла ўсёго толькі 15-20% выбаршчыкаў беднякоў, у беднаты наглядзеўся ўпадзікі на-строй, яна трымаўся пасыўна. Між тым на гэтым жа раёне ў іншых сельсаветах, пасля правядзеньня сходаў беднаты, жанчын і батракоў наведваньне справаздачных сходаў дасягала 40-50% агульнага ліку выбаршчыкаў.

Серадняцтва разам з беднотай

Серадняцкая маса вёскі, за выключэньнем заможнай верхавіны, якая падтрымлівае кулацтва і адбівае яго настроі, у асноўным ідзе ў справаздачнай кампаніі разам з беднотай. Але разам з тым у некаторых месцах назіраюцца хістаньні часткі сераднякоў на пытаньнях падатку, хлеба, недахвату тавараў.

Гэтае хістаньне асабліва заўважваецца там, дзе не праведзена сталая работа у бедноты, а таксама і растуачыя нашча становішча і будаўніцтва. Усё-ж трэба ішоў раз падкрэсьліць, што за выключэньнем асобных выпадкаў серадняцтва, як іранічна ідзе разам з беднотай, ах-важна наведвае бядняцкія сходы, на-лет на будучы на іх запытаным вёсць выпадкі, якія на сходы беднаты прыходзяць больш сераднякоў, чым беднаты. І шчыра праводзіліся агульныя сходы беднякоў і сераднякоў. Пакуль што мы ня можам прывесці ніводнага выпадку кан-флікта паміж беднякамі і серадня-

У апошнія часы па лініі прафсаю-заў і вайсковых часцей разгортва-ецца досыць шырокая кампанія да-памогі выбарам; заварушыліся шэф-скія арганізацыі, пашыраюцца спа-борніцтва на лешы ўдзел прадпры-емстваў і вайсковых часцей у пра-ваздачнай выбарчай кампаніі.

Пасылуюцца рабочыя бры-гады для ўдзелу ў выбарчай кампа-ніі на вёскі. Нашы чырвоныя бай-цы таксама, як законныя выбарш-чыкі, прымуць актыўны ўдзел у арганізацыі моцных саветаў. Але ўсе гэтыя мерапрыемствы распачаць толькі ў апошні час і будуць рэалі-заваны толькі к пачатку саміх выба-раў.

Між тым, мясцовыя грамадзкія і прафсаюзна арганізацыі павінны былі ў першую чаргу даламаць выбарчым камісіям у падрыхтоўцы працы да выбараў і справаздачнай кампаніі. Кульгвае работа з батрака-мі, ішоў горш стаіць справа па лі-ніі клясавы і кааперацыі.

Недахопы падрыхтоўкі

Інструктаваньне і абсьледваньне месц агуравымі выбарчымі камісі-ямі дагэтуль больш-менш адавальня-юча праводзіцца толькі ў клясавых частках акруг. Гэты мэтад сувязі і праверкі працы на месцах да апош-няга часу мала дзе падмапоўваўся заслухоўваньнем дэкладаў ніжэй стаячых выбарчых камісіі.

Напрыклад, Гомельская, Палацкая і Мазырская агуравыя камісіі толь-кі ў канцы дзістадала і пачатку сьнежня пачалі заслухоўваць тавія дклады і зараз выяўляюць рад бу-ных недахопаў, якія часам пагража-юць зрываам кампаніі ў пасобных раёнах і гарсаветах. Па Меншчыне дагэтуль не заслухоўваліся сьстэма-тычна дклады раёнаў, агуравая выбарчая камісія мала ведае аб тым, што робіцца на месцах.

Некаторыя выбарчыя камісіі ў дня сваёй арганізацыі асыядалі ў прапа-гу кастрычніка-дзістадала толькі адзін-два разы.

У якім стане справа на раёнах? Трэба адзначыць, што ў частцы раёнаў спазьніліся ў арганізацыі і афармленьнем раённых выбарчых камісіі. Ёсць раёны, дзе гэтыя камі-сіі хоць і былі сьваячасова аргані-заваны, але сваю працу пачалі ў канцы дзістадала, ці ў сьнежні. Нель-га не адзначыць і таго факту, што некаторыя раёныя камісіі былі складежны з адступленьнем ад існую-чых інструкцый. Напрыклад, у Слуцкую райкамісію ня быў уведзены прадстаўнік Чырвонай арміі, у Веткаўскую (Гомельская акруга)—ня быў уведзены прадстаўнік надмен-шасельскай аічкому сьлядзінскай ўзае-надапамогі.

У раёне раёнаў арганізаваны буд-ныя выбарчыя вучасткі, якія паліч-ваюць 500-700 чал. а ў Гроцкім раёне (Меншчына) адзін вучастак паліч-вае 1000 чал. Гэтыя вучасткі пача-лі сваю працу ўжо ў першую чаргу да выбараў у саветы.

да і ня трэба. Такія старшынні на месцах бываюць толькі насадамі, і ў выніку сельскія камісіі, замест умацненьня кіраўніцтва з боку ра-ёнаў, фактычна пняката кіраўніцтва ня бачаць. Нават ёсць такі выпадак, што сам старшынні РЕК таксама вы-дучаю старшынней сельскай выбар-чай камісіі.

Яўка на справаздачныя сходы невястарчальная

Асабліва характэрнай рысай сё-летняй кампаніі зьяўляецца значная няроўнамернасць наведваньня вы-баршчыкамі справаздачных сходаў.

Калі на некаторых вучастках яўка на сход дасягае 55 проц (Аршаншчы-на), 70 проц (Меншчына), дык у іншых яна надае да 15-18 проц., і на-ват на ўсёх акругах былі выпадкі зрываў справаздачных сходаў з-за няяўкі выбаршчыкаў. Такі невялікі процэнт яўкі тлумачыцца, галоўным чынам, невястарчальна праведзенай падрыхтоўчай работай, дрэнным апа-вышчэньнем і буйным разьмерам выбарчых вучасткаў. Напрыклад, на Палацкім раёне былі выпадкі неапа-вышчэньня цэлых паселішчаў. Не-вястарчальна таксама праведзена падрыхтоўка беднаты, батрацтва жанчын і г. д.

Вельмі слаба наведваюцца справа-здачныя сходы жанчынамі. Ёсць на-ват такіх выпадкі, калі, напрыклад у Радунскім сельсавете (Бабруйшчы-на) на сходах ня было ніводнай жан-чыны. Па ўсёх праведзёных сходах у Жлобінскім раёне ў сярэднім пры-сутнічала 20,3 проц жанчын у Га-радоцкім—21,2 проц, Уваравіцкім—38,7 проц і г. д.

Ня ў прыклад мінулай кампаніі, заможнікі сёлета вельмі цікавіцца справаздачнымі сходамі. На нека-торых сходах процэнт заможных складае 15 проц, агульнага ліку ўдзельнікаў сходу. Можна прывесці прыклад, калі заможнікі на ішоў аб'яжджалі хутары і склікалі сваіх прыяцеляў на справаздачныя сходы.

Нашы бліжэйшыя задачы

Усе адначасна недахопы патра-буюць ад нас выкананьня наступных задач:

1) Зьнішчыць усе адступленьні ад дырэктыв партыі і законаў савец-кае ўлады, якія мы маем на мес-цах.

2) Узмацніць усю адступленьні ад дырэктыв партыі і законаў савец-кае ўлады, якія мы маем на мес-цах.

3) Узмацніць усю адступленьні ад дырэктыв партыі і законаў савец-кае ўлады, якія мы маем на мес-цах.

Партыйныя арганізацыі, на падста-ве дырэктыв апошняга пленуму ЦК КП(б)Б, павінны прыняць безад-кладны і рашучыя меры да леп-шага правядзеньня кампаніі па выба-рах саветаў.

Пераклічка ахапляе новыя прадпры-емствы

Чыгувачнікі прынялі выклік „пралетарцаў“

ГОМЕЛЬ. Рабочыя галоўных майстэрняў прынялі выклік рабочых заводу «Пралетары». Чыгувачнікі вылучылі дэлегацыю для наведан-леньня «пралетарцаў» аб сваім актыўным удзеле ў выбарчай кампа-ніі саветаў.

Рабочыя друкарні «Палесдруку» выклікалі на пераклічку рабо-чых швейнай фабрыкі картанажна-кулькавай фабрыкі і рабочых мен-скай друкарня. Наогул у кітынг-пераклічку ўдзгаваюцца ўсё новыя і новыя атрады працоўных.

Падрыхтоўка ідзе чарапашыным кро-кам

БЕДНАТА І БАТРАКІ НЕ АРГАНІ-ЗАВАНЫ ДЛЯ АДПОРУ ЗАМОЖНА-КАМ

МАЗЫР. (Ул. кар.). Падрыхтоў-ка да выбараў у саветы ў Калінка-віцкім раёне ідзе чарапашыным крокам.

Прафарганізацыі ішоў толькі пачынаюць гаварыць аб сваіх за-дачах.

Вялікая доля віны за слабасць разгортваньня падрыхтоўчай рабо-ты падае на раённую выбарчую камісію, якая хоць і арганізавала-ся ў кастрычніку месяца, але за ўвесь час правала толькі два па-саджэньні.

Раённая камісія ня ведае саца-ляльнага складу сельскіх выбарчых камісіі, якія дапускаюць у рабоце шмат ляпусаў.

Адна сельская выбарчая камісія пазбавіла выбарчых правоў былога чырвонаармейца за тое, што ён ажаніўся на дачцы заможнага сел-ляніна, у той-жа час атрымалі пра-ва голасу былыя мандар, гандляр, ураднік і памешчык.

Кулацкая частка вёскі вядзе ўпартую падрыхтоўку да выбараў у саветы. Апрача эканамічнага ўплыву (выдача хлеба пасобным беднякам), кулакі робяць падпалы (папалена гумно ў старшынні Лі-паўскага сельсавету), імкнуча сарваць, дзе можна, справаздачныя сходы (у адным сельсавете сарва-ны два справаздачныя сходы), склікаюць у некаторых вёсках (Ра-кава, Хамічы) спецыяльныя сходы заможных, на якіх абгаворваюць кандыдатуры ў новыя склады сель-саветаў.

Усе гэтыя моманты трэба ўлі-чыць арганізацыям, бо ў некаторых населеных пунктах Калінкавіцкага раёну надта слаба арганізавана беднота і серадняцтва.

Агульныя сходы сядзе склікаліся вельмі рэдка, а калі і склікаліся, то

толькі пры правядзеньні якой-небудзь кампаніі.

Справаздача савету аб рабоце на с-лядзінскіх сходах за два гады была па-стаўлена адзін раз, на сходах-ж рабо-чых і членаў прафсаюваў не рабіла-ні разу. Аб гэтым і азначылі выступ-паўшчы ў спрэчках. Прадаваў галоў-ным чынам прамому савету. Што-ж датычыць пасобных членаў са-вету, то апошнім, за выключэньнем 3-4 членаў, усім ня выхоўвалі дарава-май іш работы. Плянуны саветы часта зрываўся з-за няяўкі членаў. Праца-дзімум усё час працаваў у паноўшым складзе.

В. Сарока.

Б. Ш.

Справаздача савету аб рабоце на с-лядзінскіх сходах за два гады была па-стаўлена адзін раз, на сходах-ж рабо-чых і членаў прафсаюваў не рабіла-ні разу. Аб гэтым і азначылі выступ-паўшчы ў спрэчках. Прадаваў галоў-ным чынам прамому савету. Што-ж датычыць пасобных членаў са-вету, то апошнім, за выключэньнем 3-4 членаў, усім ня выхоўвалі дарава-май іш работы. Плянуны саветы часта зрываўся з-за няяўкі членаў. Праца-дзімум усё час працаваў у паноўшым складзе.

Агульныя сходы сядзе склікаліся вельмі рэдка, а калі і склікаліся, то

толькі пры правядзеньні якой-небудзь кампаніі.

Справаздача савету аб рабоце на с-лядзінскіх сходах за два гады была па-стаўлена адзін раз, на сходах-ж рабо-чых і членаў прафсаюваў не рабіла-ні разу. Аб гэтым і азначылі выступ-паўшчы ў спрэчках. Прадаваў галоў-ным чынам прамому савету. Што-ж датычыць пасобных членаў са-вету, то апошнім, за выключэньнем 3-4 членаў, усім ня выхоўвалі дарава-май іш работы. Плянуны саветы часта зрываўся з-за няяўкі членаў. Праца-дзімум усё час працаваў у паноўшым складзе.

В. Сарока.

Пераклічка ахапляе новыя прадпры-емствы

Чыгувачнікі прынялі выклік „пралетарцаў“

ГОМЕЛЬ. Рабочыя галоўных майстэрняў прынялі выклік рабочых заводу «Пралетары». Чыгувачнікі вылучылі дэлегацыю для наведан-леньня «пралетарцаў» аб сваім актыўным удзеле ў выбарчай кампа-ніі саветаў.

Рабочыя друкарні «Палесдруку» выклікалі на пераклічку рабо-чых швейнай фабрыкі картанажна-кулькавай фабрыкі і рабочых мен-скай друкарня. Наогул у кітынг-пераклічку ўдзгаваюцца ўсё новыя і новыя атрады працоўных.

Падрыхтоўка ідзе чарапашыным кро-кам

БЕДНАТА І БАТРАКІ НЕ АРГАНІ-ЗАВАНЫ ДЛЯ АДПОРУ ЗАМОЖНА-КАМ

МАЗЫР. (Ул. кар.). Падрыхтоў-ка да выбараў у саветы ў Калінка-віцкім раёне ідзе чарапашыным крокам.

Прафарганізацыі ішоў толькі пачынаюць гаварыць аб сваіх за-дачах.

Вялікая доля віны за слабасць разгортваньня падрыхтоўчай рабо-ты падае на раённую выбарчую камісію, якая хоць і арганізавала-ся ў кастрычніку месяца, але за ўвесь час правала толькі два па-саджэньні.

Раённая камісія ня ведае саца-ляльнага складу сельскіх выбарчых камісіі, якія дапускаюць у рабоце шмат ляпусаў.

Адна сельская выбарчая камісія пазбавіла выбарчых правоў былога чырвонаармейца за тое, што ён ажаніўся на дачцы заможнага сел-ляніна, у той-жа час атрымалі пра-ва голасу былыя мандар, гандляр, ураднік і памешчык.

Кулацкая частка вёскі вядзе ўпартую падрыхтоўку да выбараў у саветы. Апрача эканамічнага ўплыву (выдача хлеба пасобным беднякам), кулакі робяць падпалы (папалена гумно ў старшынні Лі-паўскага сельсавету), імкнуча сарваць, дзе можна, справаздачныя сходы (у адным сельсавете сарва-ны два справаздачныя сходы), склікаюць у некаторых вёсках (Ра-кава, Хамічы) спецыяльныя сходы заможных, на якіх абгаворваюць кандыдатуры ў новыя склады сель-саветаў.

Усе гэтыя моманты трэба ўлі-чыць арганізацыям, бо ў некаторых населеных пунктах Калінкавіцкага раёну надта слаба арганізавана беднота і серадняцтва.

Агульныя сходы сядзе склікаліся вельмі рэдка, а калі і склікаліся, то

толькі пры правядзеньні якой-небудзь кампаніі.

Справаздача савету аб рабоце на с-лядзінскіх сходах за два гады была па-стаўлена адзін раз, на сходах-ж рабо-чых і членаў прафсаюваў не рабіла-ні разу. Аб гэтым і азначылі выступ-паўшчы ў спрэчках. Прадаваў галоў-ным чынам прамому савету. Што-ж датычыць пасобных членаў са-вету, то апошнім, за выключэньнем 3-4 членаў, усім ня выхоўвалі дарава-май іш работы. Плянуны саветы часта зрываўся з-за няяўкі членаў. Праца-дзімум усё час працаваў у паноўшым складзе.

В. Сарока.

Б. Ш.

Справаздача савету аб рабоце на с-лядзінскіх сходах за два гады была па-стаўлена адзін раз, на сходах-ж рабо-чых і членаў прафсаюваў не рабіла-ні разу. Аб гэтым і азначылі выступ-паўшчы ў спрэчках. Прадаваў галоў-ным чынам прамому савету. Што-ж датычыць пасобных членаў са-вету, то апошнім, за выключэньнем 3-4 членаў, усім ня выхоўвалі дарава-май іш работы. Плянуны саветы часта зрываўся з-за няяўкі членаў. Праца-дзімум усё час працаваў у паноўшым складзе.

Агульныя сходы сядзе склікаліся вельмі рэдка, а калі і склікаліся, то

толькі пры правядзеньні якой-небудзь кампаніі.

Справаздача савету аб рабоце на с-лядзінскіх сходах за два гады была па-стаўлена адзін раз, на сходах-ж рабо-чых і членаў прафсаюваў не рабіла-ні разу. Аб гэтым і азначылі выступ-паўшчы ў спрэчках. Прадаваў галоў-ным чынам прамому савету. Што-ж датычыць пасобных членаў са-вету, то апошнім, за выключэньнем 3-4 членаў, усім ня выхоўвалі дарава-май іш работы. Плянуны саветы часта зрываўся з-за няяўкі членаў. Праца-дзімум усё час працаваў у паноўшым складзе.

Тав. Галубок---народны артысты рэспублікі

На апошнім пасяджэнні СНК БССР вынесена наступная пастанова:

— Прымаючы пад увагу асабліва каштоўную дзейнасць Галубка У. Я., як арганізатара, рэжысера і мастака Беларускага Дзяржаўнага Вандруўнага Тэатру, Саўпарком БССР паставіў так:

—Надаць тав. Галубку годнасць народнага артыста рэспублікі.

Вызначыць тав. Галубку персанальную пенсію ў размеры стаўкі адказных палітычных працаўнікоў.

Тав. Галубок—першы народны артысты БССР.

Менск, Галубок арганізуе беларускі тэатр, якім абслугоўвае фабрыкі, заводы і бліжэйшыя да Менску вёскі. Тэ атр адразу ўзяў курс на масавага працоўнага глядача і ўшартай прапай заваяваў яго. Цяпер самыя глухія куткі нашай рэспублікі добра ведаюць і любяць гэты тэатр, які зараз называецца Беларускай Дзярж. Вандруўным Тэатрам. З маленькага аматарскага калектыву артыстаў, тэатр, дзякуючы ўшартай і ўмелай працы кіраўніка тэатру Галубка, вырас у буйны калектыв. Пераважная частка рэпертуару гэтага тэатру складаецца з п'ес Галубка.

Галубок за апошнія гады напісаў шмат бытавых драм і камедый, сярод іх такія, як «Суд», «Ганка», «Пан Сурыята», «Пятагон» ды інш., карыстаюцца вялізарным поспехам па ўсёй БССР і ставяцца ўжо многа раз на толькі ў выкаванні Беларускага Вандруўнага Тэатру, але і розных гурткоў.

Усяго Галубок напісаў каля 20 п'ес, але на гэтым яго праца ня скончана, ён прадукуе працу ў сучасны момант над п'есамі в сучаснага жыцця. Галубок, як драматург, як артыст, мае вялікія заслугі перад працоўнымі масамі БССР.

Рабочае вынаходніцтва

Бюро па дапамозе рабочаму вынаходніцтву разлізла вынаходку чыгуначніка Вілімовіча, які прадставіў гэкімі і апісанні пераразмержкавальнага механізму да тормазу Востынаўска. Камісія знайшла, што вынаходка заслужыла ўвагу, і паставіла дапамагчы вынаходцу ў складанні рабочага чарцяжоў. Праўленню МБВ запрапанавана даць машынасьце вынаходку прыстасаваную яго вынаходку ў відзе вопыту на адным з паравозаў.

ЗА ДЗЕНЬ

— ОРДЭН ПРАЦОЎНАГА СЦЯГУ ПРАДПРЫЕМСТВАМ. Саюз дзяржаўна-працоўніцкай убудовы перад ЦВК аддзяліцтва аб узнагародзе «Працоўным сцягам» калектыву рабочых заводу «Чырвоны Кастрычнік» у Мазыры і «Звяззда» у Капцеўічах. Пры адступленні беларускай рабочага вайска заводу не дапусцілі вывазу машын і сырыю з заводу.

— ЦЭНТРАЛЬНЫ ДОМ ІНВАЛІДАЎ. Галоўсацстра прапастасаваную адкрыццё цэнтральнага рэспубліканскага дому для інвалідаў на 60 чал. да святкавання 10-годдзя БССР. Дом адкрыўся ў Вялікім, Магілёўскае акругі. Дом інвалідаў адкрыўся ў буйным доме адпачынку, спецыяльна дзелая гэтай мэты пераабсталяваным.

— ВЫДАЧА ПЭНСІ І ДАПАМОГІ БЕСПРАЦОЎНЫМ. У зьвязку з святкаваннем 10-годдзя БССР, Галоўсацстра запрапанаваную ўсім стражкам выплаціць усе віды пэнсій і дапамогі інвалідам і беспрацоўным за сьнежняны месяц не пазней 31-га сьнежня.

— ЗЫДЗЕК НАД ЖОНКАЮ. Гаўрыльчык Г., жыхар в. Нова-Барысава на працягу пяці месяцаў сьстэматычна зьбіваў сваю жонку Цішкевіч М. Цішкевіч ня вытрымала зьдэкаў сваёй мужа і зрабіла замаз на самаубства, выпішы воцатнае звысці, але была адрацавана.

— ЦЭНТРАЛЬНАЯ КАМІСІЯ ПРАФГУРТКОЎ. Пры культурна-адукацыйна-адукацыйнай на пытаньнях прафгуртку. Кансультацыя адкрыта штодзённа.

— ПРАФГУРТКОЎ. Пры культурна-адукацыйна-адукацыйнай на пытаньнях прафгуртку. Кансультацыя адкрыта штодзённа.

— ПРАФГУРТКОЎ. Пры культурна-адукацыйна-адукацыйнай на пытаньнях прафгуртку. Кансультацыя адкрыта штодзённа.

Падрыхтоўчая праца да агляду вытворчых нарад

Пры ЦОПСБ арганізавана цэнтральная камісія дапамогі «Правда» для правядзеньня агляду вытворчых нарад на прадпрыемствах Беларусі. Камісія прыступіла ўжо да працы. Агляд вытворчых нарад на прадпрыемствах аббудзецца ў перыяд 15-га сьнежня 1928 г.--1 лютага 1929 г. і павінен праводзіцца на ўсіх без выключеньня прадпрыемствах прамысловасьці і транспарту.

барню «Балшывік», дэпо чыгуны і Меншвай, на якіх ужо распачалася падрыхтоўчая праца.

Да гэтых прадпрыемстваў прымацаваны на адным члену цэнтр. камісіі.

На тэме «Балшывік» ужо адбыўся сход прафгуртку, які наменціў асноўныя прынцыпы на правядзеньні агляду працы вытворчых нарад. У гэтым часе будзе склікана нашыраная нарада прафгуртка, рабкораў і з. д.

На дапамогу агляду вытворчых нарад прыліжваецца ўся актыўная частка рабочых прадпрыемстваў.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

— ДОМ ПРАЦАСЬВЕТЫ. Сьняня в 7 г. Увечары адбудзецца зачынены оход яч. ЛКСМБ Працасьветы. На павеотцы: дамада «Этмы» і быт намоа-мольцаў».

— КЛЮБ НАВУКОВЫХ ПРАЦОЎНІКОЎ. 23-га сьнежня в 6-й гадз-у ввечары адчыняецца Пленум Цэнтр. савету аэцыі навуковых працаўнікоў, прысьвечаны 10-цігоддзю БССР.

— ДОМ АСЬВЕТЫ. У наядзю, 23 сьнежня—дыпут: «Ці дае пэдфак іваліфікаванага настаяіна» з уда-лам дэанату пэдфак, праўленьня БДУ і нарнамасьветы. Пачатан в 8 гадз. увеч.

— У суботу, 22 сьнежня г. г., в 8-й гадз. увеч., у памяшнан. Мен. АК МОПР у чарговым заняткі на курсах МОПР аятыу.

— КЛЮБ ІМЯ КАРЛА МАРКСА. 29 сьнежня, рыхтуецца вялікі ввечар, піі наладывае праўленьне супольна з реларуокай Асацыяцыяй пралетароніх іоьмен вьінаў. З дамадама аб бела-Буокай пралет. літаратуры выстуніць т. Сяньвель.

— ПАДАЎШЫЯ АНКЕТЫ ў члены ілюбу, павінны зьявіцца за атрыманьнем членоніх білетаў з 6 да 9 гадз. уввечары штодня ў канцэлярны ілюбу.

— ДА 1-ГА СТУДЗЕНЯ працагваецца запіс у настаяіны гурткі: выяўленчага мастацтва (180), вайоновы гуртон, опартыўны-мужчынокай і жаночай групы і струнны арнестр.

У наядзю, 23 сьнежня, в 11 гадзіне раніцы, у памяшканні дзеньнага камвуу адбудуцца зья-зьяні слухачоў пдвельнага кам-вуу, на якіх тав. Лур'е прачы-тае лекцыю на тэму: «Прадмет і мэтат палітэканоміі».

—3 24-га сьнежня г. г. пачынаецца перарэгістрацыя рабочых будаўнікоў, якіх знаходзяцца на вучопе біржы працы і варагістраваны па сьвэці будаўнікоў.

—24-га сьнежня павінны зьявіцца для перарэгістрацыі песьляры і стаяры, 25-га сьнежня—каменшчыкі і муляры, 26-га сьнежня—штукатуры, малары і бэтоншчыкі, 27-га сьнежня—кравельшчыкі і мастаўшчыкі. Усе, хто зьяўля-ецца на перарэгістрацыю, павінны ўзяць в сабой разлічавыя кніжкі і сьпраўкі аб зьяльвэньні, у якіх паказаны разрад, па якім прапаву на вытворчасьці.

Тыя, хто ня зьявіцца на перарэчыот у паказаныя дні будучэ зьявіцца в вучоту біржы працы.

—23 сьнежня в 5 гадз. уввечары ў будынку 2-й школы (Левіцкага, 21) ая-іспякцыя нарасьветы разам з АВ ЮП склікае шырокую агульна-гарадзкую нараду загадчыкаў школы ваятых фар-пастаў і настаўнікаў, што прапуюць у самакіраванні, па пытанні работа фарпасту і самакіраваньня за першае паўгодзьдзе.

Запрашаецца ўсв настаўніцтва.

Адказны рэдактар ЯН. АСЬМОЎ

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА

ДА ДНЯ 10-ГОДЗЬДЗЯ БССР

адчынена ў Цэнтральным ДOME СЕЛЯНІНА, 2-гі паверх, чыгальная зала (рог К. Маркса і Чырвонаармейскай)

ВЫСТАЎКА БЕЛАРУСКАЙ КНІГІ

3 ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ 1929 ГОДУ

Часопісь „ПОЛЫМЯ“ будзе друкаваць

3 ПР0ЗЫ

Нёманскі Я. — „У віхры“, раман у дзвёх частках.

Цішка Гартны. — „Крыжавыя дарогі“, 3 частка раману „Сокі чаліны“.

Тарас Гушча. — „У палескай глушы“ (У глыбі Палесся), 3 частка, аповесьць.

Нікановіч М. — 1) „Заклятае шчасьце“, раман у 8 частках; „Павуціна“, аповесьць; „У палых дарогах“, апавяданьне.

Міхаель Зарэці. — „Рагнеда“, гістарычная грама.

Васіль Назаль. — «Палынь», аповесьць.

Мараню Валеры. — «Лісты ападаюць», аповесьць.

Ліманюскі Я. — „Грэбля“, апавяданьне.

Алесь Гародня. — 1) „Пад нейкім галусам“, аповесьць. Памфлет на менскіх літаратурных і культурных „дзельцоў“; 2) „Шляхам пакуты“, аповесьць (дзёя адбываецца ў Беларускай пушчы), пад польскай уладай; 3) „Дрыгва“, аповесьць; 4) „Талёшка“ апавяданьне в жыцця Зах. Бел. прыгранічнае вёскі.

Салагуб А. — 1) „Васелья“, п'еса ў 3-х актах; 2) „У інтэрнаце“, апавяданьне; 3) „3 дымам-пажарам“, аповесьць.

А таксама апавяданьні: Тараса Гушчы, Цішкі Гартны, Міхася Чарота, Л. Радзевіча, А. Дудара, Міхася Зарэцкага, В. Кавала, Н. Вішнеўскай і інш. 3 перакладных: В. Ванчур, Іог. Бёхера, Г. Пола, Андрэя Курці (Куршніскага), Язэпа Горы, Л. Дэй-пона, Барты Ласы, Андрэя Уніта і інш.

3 П0ЭЗІІ

Якуб Колас. — „На шляхох воці“, пэыя.

Андрэй Александравіч. — 1) „Нарадзеньне ча-лавека“, вершаваны раман; 2) „Целі на сонцы“, пэыя.

Мараню Валеры. — „Рабінавая ноч“, народная пэыя.

С. Е. Н. Ы. Н. Я.

У ТЭАТРАХ І КІНО

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР

СУБОТА, 22 СЬНЕЖНЯ

Зачынены спэтакль.

КІНО-ТЭАТР

Культура

Мастацкі фільм „**ДВА БРАНЯВІКІ**“ Барыса Рэнскага з выш праграмы гастролі унівэрсалянага гумарыста І арт. балету ЗАРЭЦКАЙ І ЗІМАВЕЦ

КІНО-ЦЫРКОНАЯ

Скрыпач з Флёрэнцыі

мастацкая драма ў 7 ч.

ОБЛЕГЧАЕТ ТРУД, УЛУЧШАЕТ СТИРКУ

— И —

ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

СТИРАЛЬНЫЙ МЫЛЬНЫЙ ПОРОШОК ЭКОНОМИЯ

ЗАМЕЩАЕТ МЫЛО И ДЕТЕРЖЕНТ

Джорджа в польскім урадам); 2) Сялянскія рухі ў 1861 годзе; 3) Сялянскія рухі ў 1825-1861 г. г. на падставе матэрыялаў 3-га аддзяленьня; 4) Беларусь і Расія ў XV—XX стагодзьдзях; 5) Культурны ўплыў на Беларусі і культура Беларусі IX—XX ст. (усходняе, заходняе, польскае, расійскае); 6) Склад нацыянальнасьці і нацыянальная палітыка ў Беларусі IX—XX ст.; 7) Беларускае і славянскае адрадзеньне ў XIX стаі.

Цьві евіч А.—1) Старонкі в гісторыі беларускага руху пачатку 80 гадоў (першыя спробы незалежнага аэгуртаваньня); 2) Гуртон беларускіх (рутэніскіх) адрадзеньцаў у Віленскім унівэрсытэце 1-й чвэрці XIX стаі.; 3) Алам Кіркор—Паўло Шылаўскі (параўнаўчая характарыстыка); 4) Аб адной сьладнай беларускай кнізе.

Дружыц В., праф.—Беларусь і Польшча і іх гістарычная ўзаемаадносіны.

Ігнатюскі Уо., праф.—Аграрнае пытаньне ў Беларусі перад Кастрычнікавай рэвалюцыяй.

Вітнюскі Я.—1) 1863 год на Беларусі ў сувязі з расійскім рэвалюцыйным рухам пачатку 60 гадоў; 2) Беларускі рэвалюцыйны і контррэвалюцыйны рух у часы паўстаньня 1863 г.

Барысёнак С.—1) Асноўныя прынцыпы судовай дзейнасьці ў вялікім клясьце Літоўска-Беларускім; 2) Сымбалізм у беларускім праве ў XVI—XVII ста-леньнях; 3) Востройны рэжым у вялікім Літоўска-Беларускім клясьце.

Васілеўскі Р.—1) А. Дарэўскі-Варыга і яго літаратурна-грамадзкая чынасьць; 2) Беларуска-культурынікі на Вілншчыне ў палове XIX ст.; 3) Асьвета на Аршаншчыне ў XVIII і пачатку XIX ст.; 4) Беларускі нацыянальна-рэвалюцыйны рух на Магілёўшчыне.

Лёвіч Язэп.—На пасяленьні (мае сібрыскія ўспаміны).

3 літэратурна-адукацыйныя патыміны

КІНО
Чырвоная Зорка

КІНО
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ

1-шы дзіцячы кіно-тэатр
Юны піянер

КІНО
СПАРТАК

у гал. ролі славыны кіно-артысты **КОНРАД ВЗІДТ**

Каўнскі Фэрбыкс у мастацк. фільме **Абрэк Заур**, у 10-ці частках.

3 цікавыя фільмы за адзін сеанс 3

1. **І мы, як пудзі** (ваўныя сабры)
2. **Знаходлівы прыхільнік**
3. **Песьня сапаўя**

Градыённы **Чалавек з растарану**, драма баявік у 6 ч. У галоўных ролях: В. С. МАЛІНОўСКАЯ і вядомы выканаўца М. ЧЭХАЎ. Звыш праграмы гаср. вядомай выканаўца чытаных раманаў і расійск. нар. песень **АННЫ ВОЛЬСКАЯ**

МАСЛОЖИРСИНДИКАТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ПО БССР
М И Н С К
Коммунистическая, 4. Тел. 1150

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ПУШКА

ВЫХОДИТ РАЗМЕРОМ в 16 страниц больш. формата

В ПУШКЕ участвуют лучшие юмористы и художники СССР.

помещает в каждом номере фельетон **М. Зоценко**

в 1929 г. **52** книги библиотеки

даёт своим подписчикам **УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:**

„ПУШКА“ без приложений: 1 м.—50 к., 3 м.—80 к., 6 м.—1 р. 20 к., 12 м.—2 р. 40 к.
„ПУШКА“ с приложениями „Веселой Библиотеки“: 1 м.—50 к., 3 м.—1 р. 50 к., 6 м.—3 р., 12 м.—6 р.

Заказы и деньги направлять: Ленинград, „2“, Фонтанка, 57, Издательство „Красная Газета“.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Москва, отд. „Красной Газеты“, Советская пл. 54, отделенный центр, издательств, всеми почтово-телеграфными конторами по СССР, кноспками контрагентства печати и специальными уполномоченными.

Кіраўніцтва ўпоўнаважанага НКПІТ СССР па радыё-вяшчанні і радыёфікацыі БССР

АБВЯШЧАЕ

КОНКУРС

на пасады дыктараў студыі менскай радыёстанцыі імя СНК БССР.

Запіс на конкурс адбываецца ў памяшканні канцэлярна-ўпоўнаважанага па Універсітэцкай вул., дом № 16, ад 12 да 2-х гоў дзён.

Конкурс адбудзецца а 2 гадзіне ў нядзелю, 23-га сьнежня г. г.

Кіраўніцтва ўпоўнаважанага НКПІТ СССР па радыёвяшчанні і радыёфікацыі БССР.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1929 г.

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ, ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ **ЖУРНАЛ для всех**

II год издания
Ответств. редактор **Вл. БАХМЕТЬЕВ.**

В. П. ЛЯШКО

в 6 томах

„ЖУРНАЛ для всех“ журнал всех, кто своим трудом и знаниями участвует в строительстве социалистического общества.

„ЖУРНАЛ для всех“ даёт своим приложениям **ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ (с доставкой и пересылкой):
ЦЕНА НА ГОД—3 руб., на 1/2 года—1 р. 60 к., на 3 мес.—85 к., на 1 мес.—30 коп.
ЦЕНА на год НА 12 НОМЕРОВ ЖУРНАЛА С ПРИЛОЖЕНИЕМ 6-ти книг В. П. ЛЯШКО 5 руб. 50 коп. (Подписка на журнал с приложениями принимается только на год).

Допускается рассрочка платежа при непосредственной подписке в Издательстве или его отделении; для годовых подписчиков на журнал без приложений при подписке—2 р. и к 1 июля—1 р.; на журнал с приложен. при подписке—2 р. 60 к., к 15 апреля 2 р., к 1 июля 90 к.

Годовые подписчики на журнал с приложен. сочин. В. П. ЛЯШКО, внесенные не позднее 1-го января непосредственно в издательство или его отделение полностью подписную плату (3 р. 50 к.), получают бесплатно

АЛБГОМ ПОРТРЕТОВ современных пролетарских писателей СССР, ВСЕГО 12 ПОРТРЕТОВ на роскошной мелов. бумаге в красках. Размер каждого портрета 36×54 см.

Подписчики на „ЖУРНАЛ для всех“ за доплату в 3 руб. в ГОД ИЛИ 1 руб. 60 коп. за 6 месяцев **МОГУТ ПОЛУЧИТЬ самый распространенный ежемесячный детский журнал „ЕЖ“**

ЖУРНАЛ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАН.

Подписку и деньги направлять: **МОСКВА, Центр, Ильинка, 15, Акц. Издат. О-ву „ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА“.** Подписка принимается также во всех отделениях Издательства, повсеместно на почте, в книжных Контрагентства Печати, отделениями центр. изд.

ЯЧЭЙКІ, ФАБЗАЎКОМЫ, МЯСЦКОМЫ, УПОУНАВАЖАНЫЯ НА ПРАДПРЫЕМСТВАХІ

Набліжаецца 1929 год!
Новыя падпісны газэты

„Зьвязда“
НА АПОШНІ ДЗЕНЬ

Газэта „Зьвязда“

з дадаткам часопісі **„Большавік Беларусі“**

на месяц **КАШТУЕ 1 р. 10 к.**

У ВЫПАДКУ неакуратнай дастаўкі **ГЛАЗЭТЫ** званецце па **тэлефону 2-49**

Маравой Валеры. — „Рабінаван воч“, народная пама.

Івашын Я. — 1) „Сьцяпан Равін“, гістарычная паэма; 2) „Рагнеда Полацкая“, гістарычная паэма. І вершы: Янкі Кушалы, Якуба Коласа, Цішкі Гартнага, В. Маракова, А. Аляксандравіча, А. Дудара, Я. Івашына, З. Бандарынай, П. Трусы, Е. Філіумбаум, А. Гурло, М. Грамыкі, А. Моркаўкі і інш.

3 кавуковых, палітычна-грамадзкіх і эканамічных артыкулаў

Вальфсон С. Я., праф. — 1) Навука як ідэалогія; 2) Клясавасць навукі; 3) Клясавасць вучонага; 4) Шляхі сучаснай буржуазнай сацыялогіі.

Быхоўен Б. — 1) Абука дыялектыкі; 2) У чым істота спрэчак між махавістамі і дыялектыкамі; 3) Ідэалістычнае і матэрыялістычнае разуменьне гісторыі.

Кіпель Я. — 1) Фрэйдзізм у асьвятленьні прыродазнаўчых эксперымэнтальных навукаў; 2) Ідэалы аўтэнтыкі (які тып чалавека ў будучыні хоча бачыць аўтэнтыка); 3) Сучасныя ідэалістычныя кірункі ў прыродазнаўчых навуках; 4) Біялагічныя асновы маралі.

Каган А. — „Праблема АВС“, (Аргентына—Бразілія—Чылі ў барацьбе з англа-амерыканскім імперыялізмам)

Расін А. — 1) Штомесячныя варысы па важнейшых пытаньнях сучаснай эканомікі і эканамікі СССР і БССР; 2) На шляхах індустрыялізацыі (аслоўныя тэндэнцыі ў разьвіцьці народнай гаспадаркі БССР); 3) Унутраны і замежны гандаль БССР за апошні 3 гады.

Грэдынгер М., праф. — 1) Новы погляд на права ва ўласныя вобразы; 2) „Абмежаваньне суду законам“. Каналін М. — 1) Крызіс разьвіцьці на Захадзе; 2) Царква ў сучаснай буржуазнай дзяржаве; 3) Крызіс парламентарызму; 4) Пасобныя праблемы сучаснай дэмакратыі; 5) „Дэмакратычныя“ ідэі ангельскага кансерватызму; 6) Новая кавістыка Літвы; 7) Палітычнае разьвіцьці сучаснай Польшчы; 8) Дыктатура пралетарыяту і праблема дэмакратыі; 9) Гардацкія саветы БССР за 10 год.

Шлюбскі Ал. — 1) Стан этнаграфічнага вывучэньня Беларусі ў 1917 па 1929 г.; 2) Царква, як вышчэйшы этнаграфічны старыні ў XIX—XX ст.

Рутыкоўскі Е. — 1) Намы трансфармацыя праблемы ў зьвязку з пытаньнем індустрыялізацыі краіны; 2) Ткацкі промысел у БССР; 3) Калектывізацыя сельскага гаспадаркі і лёс рамесна-саматужніцкіх промыслаў у БССР.

Герчынаў І. — 1) Генэзіс і афармленьне сацыяльна-палітычных поглядаў Ровы Люксэмбург; 2) ЦПС і прыгаворны вапьянальскасьці Польшчы; 3) Адносіны між Вісмаркам і Лісабнам па аублікаванай іх перапісцы; 4) Ліга Нацыяў за апошнія два гады.

Бонч-Асмалюўскі А. — 1) Радыялізацыя і ітэнсіфікацыя сельскай гаспадаркі (эканамічны, навуковы аналіз разьвіцьці форм сельскай гаспадаркі) Беларусі; 2) Беларускія зямляцтвы вучнёўскай моладзі ў мінулым і сучасным.

Прышчэпаў З. — 1) Прышчэпава-тэарытычная ўстаноўка на аграрную палітыку; 2) Аграрная палітыка ў Заходняй Беларусі; 3) Асаблівасьці аграрнай палітыкі БССР.

3 гісторыі Беларусі і гісторыі рэвалюцыйнага руху Беларусі.

Мялешна М. — 1) Паўстаньне 1794 года на Беларусі; 2) Рэвалюцыйныя гурткі 20-х гадоў XIX стагоддзя ў Беларусі.

Панкевіч П. — 1) Герцын аб рэвалюцыі ў Польшчы і Беларусі; 2) Ленін і Горкі (у іх перапісцы); 3) Мясчанства і савецкая оучаснасьць; 4) Марко і Энгельс аб рускай рэвалюцыі.

Пічэта Ул., праф. — 1) Ангельшчына і РСФСР у часы савецка-польскай вайны (перапіска Лябд-

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты лічыць несапраўднымі

З біржавыя карткі Пагосона М. Ф., выд. менск. біржавы працы. 764	Студэнцкі білет Аніоўвіча Ан. Ів., выд. менскім палітэхні. за № 109. 770
Каапэр. кн. Жабровіч Р., выд. МЦРК. 765	Пашпарт Пацаноўскай Мар. Ант., выд. менскай міліц. 771
Каапэр. кн. Габеца К. І., выд. МЦРК. 766	Каап. кн. № 29930 Л. Я. Альтман, выд. МЦРК. 773
З біржавыя талёны Одэр Фр. Гр.-выд. менск. біржавы працы. 767	Каапэрац. кн. Кацнельсон Доры, выд. МЦРК. 774
Каап. кн. № 41540 М. П. Данілевіч, выд. МЦРК. 768	Каап. кн. Курпель В. Ф., выд. МЦРК. 775
Каап. кн. Розенталя І. М., выд. МЦРК. 769	Каап. кн. Куперштох Х.Г., выд. МЦРК. 776

Вучотна-нонкозав кніжка Нехайчына Л. Я., выд. Аотраш.-Гарадзэцкі. РВК. 779

Каапэр. кн. Каган Р. С., выд. МЦРК. 780

Вуч.-нонкоз. кн. Падозьнонага К. 781

Каап. кн. Стаўроўскай С., выд. МЦРК. 782

Партблет Мельцэр Е. Н., выд. Сапольніцкі. арг. Маск. Кам. ВКП(б). 783

3 літаратурна-крытычных артыкулаў

Замочні І., праф.—1) Нарысы па сучаснай беларускай літаратуры (тэматыка і стыль); 2) Літаратурная чынасьць А. П. Чэхава.

Барычэўскі А.—1) Поэтыка, як навука; 2) Параўнаньні як стылістычны прыём у беларускай паэзіі; 3) Аб творы „Сьцяпан“ Дуніна-Марцінкевіча.

Дзяржынскі Ул.—1) Да характарыстыкі творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча; 2) Да характарыстыкі асмалігічнага стылю шапаніўскай лірыкі Янкі Кушалы.

Білецін А.—1) Агульны агляд пасьякастрычна-кавай украінскай літаратуры (лірыка, эпос, драма); 2) Літаратурныя партрэты аб асобных украінскіх паэтах (аб Тычыве, Сасюры, Палішчуку, незкласыках і іншых); 3) Навейшыя зьявішчы ў галіне украінскай мастацкай прозы.

Піотуховіч М., праф.—Студыя пра беларускі раман „Сьпежкі-дарожкі“—М. Зарэцкага, „Солі паліны“—Цішкі Гартнага і інш.

Тодар Глыбоцкі.—Нарыс пра творчасць Міхаса Зарэцкага.

Гародня А.— 1) „Творчасць Сымона Хурсіка“; 2) „Літаратурныя нататкі“. Пра здаровую радасць будаўніка-барацьбіта і пра плячую „разасцець“ некаторых пралет. хлопчыкаў.

Шчанэціхін М.—1) Беларускае кніжнае мастацтва ў мінулым і ў сучаснасьці; 2) Мастацкі Тэхнікум і пытаньні мастацкага асьвета ў БССР; 3) Дэкарацыйнае афармленьне пастановак беларускіх тэатраў; 4) Беларускі Дзяржаўны Музей; 5) Мастацкае жыцьцё Украіны; 6) Мастацкая сучаснасьць Заходняе Эўропы; 7) Заходня-эўрапейская сучасная карыкатура;

Цьвіневіч Ів.—1) Мастацкае афармленьне беларускае кнігі і пралетарскай стыль; 2) Чатыры галы дзейнасьці Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва; 3) Праблема беларускае дзіцячае кнігі; 4) „100“. Да выхаду сотага нумару кніжкі сэрві „Сялянская бібліятэка“; 5) Перспектывы разьвіцьця каляровага друку ў нашых умовах.

Дарневіч П.—1) Да праблемы аб мастацкім стылі; 2) Сучасныя шляхі да ўзьяленьня мастацтва.

Касьпяровіч М.—1) Аб творчасці Гаруна; 2) Вёска і горад у творчасці Гартнага; 3) Народ Волатэ ў беларускай народнай творчасці; 4) У. Галубок і яго творчасць; 5) Сучаснасьць у віцебскім краівым слоўніку і моўныя асаблівасьці Віцебшчыны.

Мачульскі В.—1) Адносіны „Слова а палку Ігаравым“ да беларускае культуры, мовы і народнае творчасці; 2) Паэма „Тарас на Парнасе“ ў розных рэдакцыях; 3) С. Пазуя і М. Багдановіч. (Уплыў Пазуя на Багдановіча наводзіце лістоў і твораў).

Янобсон Ауг.—1) Украінскі мастацкі групоўкі ў вышчэйшым мастацтве; 2) Музычнае жыцьцё ў Харкаве і Украіне; 3) Тэатр на Украіне; 4) Агляд мастацкай літаратуры.

Байноў М.—1) Па літаратурных каляніках. (Наша літаратура за 1927 і 1928 год); 2) Чужаслосы і но ватворы ў нашым прыгожым пісь менстве; 3) Літаратурныя вопыты Міхаса Чарога.

М. Радзіміч (Гурскі)—1) Элементы сучаснага спектаклю; 2) Пытаньні аналізу драматычных твораў („Баваль-ваивод“ і інш.).

Самуель М.—1) Клясавая барацьба ў украінскай пасьякастрычнакавай літаратуры; 2) Міхалко Коцюбіскі.

Замбржыцкі С.—Праблема тэмы, формы і ідэалогіі ў літаратурным мастацкім творы; 2) „Сьпежкі-дарожкі“ Міхаса Зарэцкага; 3) Вытокі і характар сымбалізму ў творчасці Янкі Кушалы; 4) Творчасць Зьмітрука Бядулі—крытыка біяграфічны нарыс; 5) Творчы шлях Андрэя Аляксандравіча.